

УМОВЫ ПАПДІСКІ: На 1 в-д 50 к.; на 3 в-д—2 р. 50 к.; на 6 в-д—3 р.; на 1 год—9 р. 75 к.

ПЛАТА 3! За раздз. копія 50 коп. Ім. Пасарол тасту. Прэ шытаровам.

896. г. Л Е Н И Н Г Р А Універсітэцкая Пабэрэж Фундамент, Библиотека в Университет а февр-дек.

В А З Д А

Proletarjusze zszysztika kuzm...

Рэдакцыя і галоўн. кантора ПЯТНІЦА, 4 МАЯ 1928 г. № 101 (2908) Кошт асобнага нумару ўклады 5 коп.

Вядома і адрэсы прымочка: У Гал. Канторы г.о. Зьвязда (трэці паверх) ад 9 гадз. р. пачынаючы да 3-ае гадз. дня. У арганізац. горадах: Бел. Дзвур. Вышавіцтва і ва ўсіх паст. т.о. канторах. ШЫМНІ РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

Орган Цэнтральнага ітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

ВЫНІКІ І ЎРОКІ

(Да пленуму ЦК КП(б)Б)

Гаспадарчыя плянавыя задачы бягучага году бліжэй да свайго вырашэньня. Але на будучы мець рацыі тым, хто в гэтага зробіць, вывады аб тым, што падыходзіць час «адпачыць», «дэмабілізавацца» і т. д. На будучы мець рацыі на дзвех прычынах. Першая—па некаторых адсталых галінах (самаабсладаньне, загатоўкі ільну) трэба яшчэ ў бягучым годзе ватраціць шмат сілы; другая—больш глыбокая прычына. Справа ў тым, што на сутнасці справы, ніякіх-бы «кампаній», ніякай «ліхаманкі» ня было, калі-б нашы апараты працавалі добра, так, як ім «на законе» трэба працаваць. Толькі дзякуючы іх разбэшчанасьці, нядабайнасьці і галавацянству пасобных працаўнікоў а апаратаў, прышлося партыі «націскаць» і інш. Таму «адпачыць» і «дэмабілізавацца» без рызыкі эпоў «пачынаць кампанію», «націскаць» і т. п., мы зможам толькі ў тым выпадку, калі існуючы апараты выправім і пададзім так, каб яны маглі працаваць без перабедаў.

А гэта справа ня так хутка робіцца. Вось чаму «баявое становішча», «мабілізацыйны настрой» нам неабходна захаваць і на будучы час. Тым больш неабходна, што не на такімі ўжо вылікімі горава знаходзіцца час рэалізацыі ўраджая. Спаткаць-жа «таварыша ўраджаю» ў поўнай зброі справа таксама ня простая. Вось чаму ўсім свалчасова пастапоўка на пленуме ЦК КП(б)Б, які сёньня адкрываецца, дакладу т. Галавэда «Аб палітычных выніках гаспадарчых кампаній».

Практика ныкапавае работы, калі будзе намі ўлічана і выкарыстаная, прынясе каштоўную карысьць у далейшым.

Ілі-ж палітычныя вынікі гаспадарчых кампаній бягучага году, паволькі яны да гэтага часу вывадзіцца а апараты дэбай ступ...

раднайшай. Пляч работы в асноўнымі масамі сялянства ўзмацніўся. Аднак, было-б затуюваньнем сапраўдасьці не ўрамаваць адначасова аб тым адмоўным, што выявілася ў радзе выпадкаў у нашай вясковай работе ў зьвязку а гаспадарчымі кампаніямі. Першае—адміністрацыйныя перагібы. Былі выпадкі, праўда, ня частыя, калі сярэднія залічаны ў кулак а ўсімі выцякаючымі адгэтуль вынікамі. З другога боку, мелі месца ў пасобных выпадках настроі, калі ўзмацненне націску на кулака трактавалася некаторымі, як націск на ўсё сялянства «вагоў».

Пытаньне аб падборы працаўнікоў у розных нашых аргаах (загатоўчых, гандлёвых, фінансавых і інш.), аб ачыстцы гэтых аргааў ад элемэнтаў, якія наўва разлажыліся і не праводзяць лівіі партыі, набывае актуальнае значэньне. Вельмі шмат залежыць ад правільнага правядзеньня гэтых аргааў нашай правільнай палітыкі, каб мы маглі дазваліць сабе парнець у іх элемэнтны, чужыя нашай лініі, а часам і варажыя. Над гэтым пытаньнем месцовым партыйным арганізацыям трэба сур'езна папрацаваць.

Тэрмін, што застаўся да канца гаспадарчага году, трэба выкарыстаць ня на канчатковае выкананьне загатоўчых планаў (апошнія дзесяцідзёўкі паказваюць некаторае пазавыкананьне плану), так і на ўзмоцненую падрыхтоўку на ўсёй лініі да будучага загатоўчага сезону. Капітальныя ўкладаньні ў сельскую гаспадарку (25 мільёнаў рублёў у бягучым годзе) і перапрыемствы, якія праводзяцца намі на пасеўнай кампаніі, гавораць аб тым, што прыбытковасьць сельскае гаспадарні як а аграрна-дэмакратычнае сактары, так і гаспадарав асноўнае масы сялянства, значна ўдзімецца.

А гэта ў сваю чаргу ўскладвае асобныя задачы на нашы гандлёвыя і загатоўчыя арганізацыі. Гэ...

У дзень агляду рэвалюцыйных сіл міжнароднага пралетарыяту

Крывавая дэманстрацыя ў Варшаве.—Дружыннікі-пэпэсы забілі 5 рабочых, цяжка паранілі 50.—Лік пацярпелых дасягае 400 чалавек.

МІЛЬЁН НЯМЕЦКІХ ПРАЛЕТАРАЎ НА ВУЛІЦАХ БЭРЛІНУ Арышты дэманстрантаў у Парыжы

ВАРШАВА, 1. У першамайскай камуністычнай дэманстрацыі бралі ўдзел, прыблізна, 12.000 чалавек, у пэпэсайскай—каля 4.000 чал. Камуністычныя прамоўцы—Варскі і Сыпула выступалі ў трых месцах. Выступленьні Варскага і Сыпулы—прадстаўнікоў варшаўскага камітэту польскай кампартыі—былі прыняты з энтузіязмам. Пэпэсайскія прамоўцаў удзельнікі мітыngu перарывалі воклічамі: «Забойчы», «Здрабнікі».

З прычыны пязначнасьці пэпэсайскага мітыngu, пэпэсайцы паставілі не дапусьціць камуністычнага шэсьця, з срузавіка, у якім знаходзіліся брэнэльскае стралініна. Стралініна працягвалася каля 5 гоўлін. Рабочыя былі расьсеяны коннай паліцыяй, ужоўшай-далюднюю зброю. У выніку стралініны было тры забітыя і 50 чалавек параненых, а і некаторыя цяжка. Дзуптан Варскі таксама дэка паранены. Праз некаторы час пэпэсайцы арганізавалі ўласнае шэсьціе. Рабочыя ў пэпэсайскім шэсьці амаль ня бралі ніякага ўдзелу, бо расправа дружыннікаў а рабочымі камуністымі зрабіла на іх цяжкае ўражаньне.

ВАРШАВА, 2. Апроч трыох забітых у часе ўчорашняй стралініны пэпэсайскія дружыннікі на рабочых яшчэ два ўдзельнікі камуністычнае дэманстрацыі памёрлі ад ран. Паведамляюць, што некаторыя з цяжка параненых, дастаўленыя ў шпіталі, знаходзяцца ў безнадзейным стане.

У Меніоўцы адбылося влізья шэсьціе, арганізаванае камуністымі. Спроба паліцыі разганьне дэманстрантаў прывяла да рукапашнае схваткі між дэманстрантамі і паліцыяй, якая спынілася стралінінаю. Адно дэманстранта забілі, другі наскрозь праколаты шыям.

У Лодзі паліцыя разганьне шэсьціе камуністых. Бельд пэпэсайцы. У часе дэманстрацыі камуністым удалося правінуць у магістрат, дзе вывесілі сьцяг а камуністычнымі сьцягамі. Потым сьцяг быў выняты.

ПАРЫЖ. 30-га красавіка ў Парыж былі перакінуты значныя вайсковыя часткі і разьмешчаны на прыгарадах у вызначаных пунктах. На гледзачы на гэта, дзень 1-га мая, дзякуючы дысцыплінаванасьці рабочых мас, працоў агулам спакойна. Рэдакцыя «Мавітэ» паведамыла аб больш бурных сутычках у прыгарадах Клішы і Іуры.

Паводле напоўных даных, у Парыжы і ваколіцах баставала пераважнаюча большасьць рабочых будаўнічай прамысловасьці, скурапан прамысловасьці—поўнасьцю, а ў металургічнай прамысловасьці баставала ад 60 да 90 проц. Такія баставалі поўнасьцю. Рух трамваяў, аўтобусаў і павесных чыгунак адбываўся ў значна скарачаным разьмерам.

Паводле вестак «Тау», да поўдня было зроблена 84 арышты і затрыманы аўтамабілі і матацыклі, якія саўжылі для падтрыманьня сувязі. У ліку арыштаваных—два ськратары сьвязу транспартнікаў.

ПРАГА, 2. Першамайскія камуністычныя дэманстрацыі на ўсёй Чэха-Славакіі пераслігвалі на сваіх разьмерах дзешчым. У Празе ў камуністычнай дэманстрацыі ўзялі ўдзел 40.000 чал., у той час, як сацыялы-дэмакраты сабралі для свайго шэсьця ўсяго 8.000 рабо-


БЭРЛІН, 2. 1-га мая ўсе буйныя прадпрыемствы Бэрліну, за выключэньнем гарадзкага транспарту, не працавалі. Дэманстрацыя, якая была наладжана агульным аб'яднаньнем прафсаюзаў, на сваіх грандыёзных разьмерах значна перавысіла дэманстрацыю мінулага году. У дэманстрацыі ўзялі ўдзел каля 1 м.м. чал. Рабочыя хадзілі на вуліцах гораду з чырвонымі сьцягамі, на якіх у пераважнаюча колькасці былі рэвалюцыйныя лэзунгі, што надавала шэсьцю характар рэвалюцыйнай дэманстрацыі адзінага фронту.

Пераважалі наступныя лэзунгі: «за васьмінадзінны рабочы дзень», «за павялічэньне зарплат», «далоў буржуазны блэк», «далоў забарону чырвонага саюзу франтавікоў», «за амністыю», «супроць небяспэкі імперыялістычнай вайны», «за СССР» і г. д. Многія наліны прафсаюзных арганізацый ішлі на чале шматлікіх атрадаў чырвоных франтавікоў з аркестрамі і сьцягамі.

Шматлікія плакаты заклікалі галасваць на надыходзячых выбарах за кампартыю. Паасобныя атрады саюзу «Рэспубліканскі сьцяг» і нямногія рэфармісцкія лэзунгі, як «за права і свабоду» зусім губіліся ў моры рэвалюцыйных сьцягаў і заклікаў.

У другой палове дня кампартыя наладзіла 20 сьвяткаваньняў у закрытых паліцыянах. Саньял-дэмакраты таксама арганізавалі шматлікія закрытыя сходкі.

БЭРЛІН, 2. У дзень першага мая праца на ўсё буйных заводах Нямеччыны была спынена амаль пал-



Дэманстранты ў Маскве на Нікольскай вуліцы.

1-га мая ў Савецкім Саюзе

КІЕЎ, 3. Сьвяткаваньне 1-га мая супала ў гэтым годзе а 20-годзьдзем першамайскае дэманстрацыі кіеўскіх рабочых. У сьвяткаваньні ўзялі ўдзел выш 20.000.

Лібіваных рабочых заводаў імя Патрускага і Леніна падалі сьцягі аб ўступленьні ў партыю.

ХАРКАЎ, 3. Першамайская дэманстрацыя ў Харкаве набыла формы ўсёнароднага масавага сьвята. Пачаўся ў 5 гадзін раніцы ўсёнароднае шэсьціе пагулаўся больш 3-х гадзін. У шэсьці ўзялі ўдзел каля 100.000 чалавек.

ПРЫЛУКІ, 3. Сьвяткаваньне 1-га мая тут адбывалася пускам эскортаванцаў магнасьцю ў 400 конскіх сіл.

Прыезд аўганскага падышоха

Спатканьне Аманулы-хана членамі ўраду БССР

Тэдня вышкі ваюга цапкам ста-  
доўчым. Імкненым кулацтва, на  
габе кан'юктурных труднасьцях,  
адарваць і наваесці за сабою се-  
радняка, нанесен чарговы удар. І  
наадварот, даючы нашым палі-  
тычным і эканамічным мерапры-  
ствам у вёсцы, бедната яшчэ  
больш падвела спад арганізава-  
насьць, шчыльна аб'ядвалася з се-

цям павата ўраджай навінцы  
60 чалавек. Агульнае коль-  
касць працаўдзельцаў 400 чалавек.  
Міністр унутраных спраў  
заявіў, што «праціўцю кры-  
ві садзейнічалі антыдэзржаў-  
ныя выступленні камуніс-  
тыя, якія перавысілі меру  
цярплівасці на грамадзянску  
і патрыятычна настроеных  
понасаўцаў».  
Найперш папярэдніх паве-  
дамленьняў, камуністычны  
дэпутат Варскі не паранены;  
яго толькі набілі і выцалі  
прыкладам на галаве.  
Гэтых крывавых першамай-  
скіх дэманстрацый Варшава  
ня пам'ятае ўжо з 1906 году.  
Варшаўскія шпіталі перапоў-  
нены параненымі. У часе  
страляніны на Тэатральным  
пляцы ўзнікла паніка, у вы-  
ніку чаго пацярпелі шмат  
жанчын і дзяцей.

ВАРШАВА, 2. У Львове 1-га  
мая адбыўся шматлюдны мітынг  
і дэманстрацыя камуністых пачале  
з камуністычным дэпутатам Саха-  
цкім. Тав. Сахацкі выступаў на  
пляцы з прамоваю на украінскай  
мове.  
Паліцыя трохчы пачынала атаку  
пляцу. Ёсць параненыя і пакале-  
чаныя. Як паведамае «Экспрэс  
Параны», сярод паліцэйскіх, што  
нападалі на дэманстрантаў, наді-  
ваецца 11 чалавек параненых.

ПРАГА, 1. Чэха-славацкае теле-  
графнае агенства паведамае, што  
1-га мая адбыліся мітынг і дэманстра-  
цыя ў Празе шостыя на вулі-  
цах Прагі і іншых мітынгаў. З 2-х  
гадзін дня рух трамваяў адбыўся  
як звычайна.  
СТАКГОЛЬМ, 1. Шведскае теле-  
графнае агенства паведамае, што  
1-га мая ў Стакгольме адбыліся  
маніфестацыі сацыялістых і каму-  
ністых. У маніфестацыях бралі  
ўдзел 15.000 чал.  
ШАНХАЙ, 1. У дзень 1-га мая ў  
Шанхай абвешчана ваеннае становішча.  
30-га прасяка моцнымі атрадамі палі-  
цыі з танкамі і кулямётамі былі снен-  
цэнтраваны ў рабочых кварталах.  
ПЕКІН, 2. У Пекіне і Цянь-Цзіне дзень  
1-га мая прайшоў спакойна. Дэманстра-  
цыя ня было.  
Выступленні, якія хацелі зрабіць у  
Цянь-Цзіне белагвардзейцы, былі  
кітайскімі ўладамі забаронены.  
У аграду савецкага консульства ў  
Цянь-Цзіне быў мінулы прадмет, які  
анаяўся каменем, завернутым у  
анучку.  
АТЭНЫ, 1. Паводле вестак атэн-  
скага телеграфнага агенства, 1-га мая  
прайшло ў Атэнах спакойна.

На ўсёй Німеччыне, а тавсма  
ў Бэрліне, 1-га мая вышлі толькі  
ранішнія газеты. Сьвятнаванне  
1-га мая ўсюды праходзіла пры  
вядзварнай волькасці ўдзельнікаў  
і межа пераважна адкатар раз-  
люцыйнае дэманстрацыі ў дэу-  
гамі класовае барацьбы.  
Страцыі, арганізаванай камуністыч-  
най партыі ў Гамбурге, бразі  
ўдзел звыш 30.000 рабочых.

ВЕНА, 1. 1-га мая адбыўся каму-  
ністычны мітынг і шэставіе, у  
якіх бралі ўдзел неважкі тысяч  
рабочых. Дэманстрацыя прайшла пад  
дэузмамі: «за вызваленне пра-  
цоўных», «далоў фашызм», «за  
чырвоны саюз франтавікоў», «рукі  
прач ад СССР». Вулічныя варады  
паліцыі бразі ўзмоцнены. Сутычак  
ня было.

НЕГАРЭЛАЕ, 2. Падшыах  
Аманула-хан з Масквы з 18  
гадзін прыбылі на ст. Негарэ-  
лае для спалканьня афганскага  
падышаха чамоснік камісара  
вамяны ў спраў т. Караган і  
прыкамандыраваных ў часе пра-  
вадзян паліцыяў у СССР  
западчых прапакольных аддэлаў  
НКЗС т. Флэрынокі, памочнік  
камандуючага «Літ» Маскоў-  
скае акругі т. Кузьміч, кам-  
мандзір дывізіі т. Рынк. Тым  
жа цяніком прыбылі афганскі  
паліцэйскі Мірза Махамэд-хан  
з чымамі афганскай місіі. З  
Менску на трайку выехалі сак-  
ратар ЦВК Беларусы т. Ха-  
кевіч і ўжоўнаважаны НКЗС  
т. Казюра. А 19 гадзіне афган-  
скі паліцэйскі ў суправаджэнні  
т. Флэрынскага выехалі ў Стоўб-  
цы, дзе аббудзецца перасадка ў  
савецкі спецыяльны цянік.

## САЮЗ ФРАНТАВІКОЎ НЯ БУДЗЕ РАСПУШЧАН?

Туманная пастанова Лейпцыгскага суду

БЭРЛІН, 2. Вярхоўны суд  
у Лейпцыгу абмяркоўваў пра-  
тэсты многіх краёвых нямец-  
кіх урадаў супроць практы-  
агульна-нямецкага міністра  
ўнутраных спраў фон-Кейд-  
ля распусьціць камуністыч-  
ны чырвоны саюз франтаві-  
коў на ўсёй Німеччыне. Вяр-

хоўны суд ухваліў прынцыпо-  
вую пастанову, якая прымае  
адмову асобных нямецкіх дзяр-  
жаў забараніць дзейнасьць  
чырвонага саюзу франтавікоў  
ўзгрунтаваную, дзеля адсут-  
насьці законных падстаў для  
такое забароны.

## Нямеччына за „вечны“ мір

БЭРЛІН, 30. Агублікаваны адзін  
нямецкага ўраду на прапанову Злуча-  
ных Штатаў аб утварэньні дагавору,  
які забараняе вайну. Асноўныя ідэі  
прапановы Злучаных Штатаў.—гаво-  
рыцца ў адказе.—паўнасьцю супада-  
юць з прынцыпамі замежнай палітыкі  
Нямеччыны: Нямеччына на мае ніякіх  
міжнародных абавязаньстваў, якія  
змагаў супярэчыць гэтай дагавору.  
Яе адзінымі міжнароднымі абавязан-  
ствамі зьяўляюцца толькі тыя,  
што вынікаюць з статуту Лігі Нацый  
і Лёкарнскага дагавору. Гэтыя аб-

язаньствамі былі-б толькі ўзмоцне-  
ны дагаворам. Нямечці ўрады мяркую,  
—гаворыцца далей у адказе,—што  
суверэннае права можа дзяржава  
на самабарону ня ставіцца пад сум-  
неньне новым дагаворам і што яры  
парушэньні гэтага дагавору яны не-  
будзь з яго ўдзельнікаў іншым ўдзель-  
нікам зноў набываюць сваю дзясь-  
няў у адносінах да парумыцеля, так-  
сама, як і дзяржава, супроць якой  
зроблена парушэньне дагавору, можа  
свабодна абараняцца супроць паруш-  
целя міру».

## ФРАНЦЫЯ

На што спадзяюцца  
пуанкарыстыя

ПАРЫЖ, 30. Агавітва „Гавас“ робіць  
прыблізна палікі тэй большасці, ва-  
ляку зможа абароніць у новай палаче  
дэпутатаў урад Пуанкара. „Калі вывэр-  
нуцца да выбарчай праграмы напаво-  
абраных дэпутатаў, дык, наводзе слоў  
агенства, каля 400 дэпутатаў зьяўля-  
юцца прыхільнікамі палітыкі ўраду Пу-  
анкара».

## Магчымасьць застаўленьня старога ўраду

ПАРЫЖ, 2. Агэнтства „Гавас“ паведа-  
мае, што ўрад угадзінае ў вышкіх вы-  
барках адабраць яго палітыкі і наста-  
навіць на іх 1-га чэрвеня сьвету і па-  
дало пазьменены сьпіс членаў кабінету,  
апроч паліцэйскага паражэньне на вы-  
барках міністра праца Фальера, адстаў-  
ка якой прынята. Застаўнікам Фаль-  
ера будзе абраны з левых радыкалаў,  
да якіх ён належаць.

## Крызіс кабінету у Японіі

ТОКІО, 2. Агэнтства Сімбун-Рэяго да-  
вады, што японскі ўрад паставіў  
правесці рэканструкцыю кабінету. Па-  
водна пастыя агенства, некаторыя міні-  
стры ўходзяць у адстаўку.

## КІТАЙ

цзынань быў двойчы  
зняты п'юдн'еццамі

ШАНХАЙ, 1. У паведамленьнях з  
шаньдунскага фронту гаворыцца, што  
Цзынань (галоўны горад правінцыі  
Шаньдун) быў заняты 24-га красавіка  
коньінай Фын Ю-сян,але гэтыя часткі  
не змагі ўтрымаць гораду. У паведа-  
леньні з Нанкіну ад 1-га мая гаворы-  
цца, што другі раз Цзынань заняты 30  
красавіка галоўнымі сіламі 1-ай і 2-ой  
армій без супраціўленьня. Нанкінскае  
агэнтства даюць, што стайка Чан Кай-  
шыя пераносіцца ў Цзынань.

## Пляны паўночнаў ПЕКІН, 2. Паводле вестак газеты

„Порд Чайна Стандард“, Чжан Цзо-лія  
меў гутарку з амерыканскім паслань-  
нікам Мак Мероам, у часе якой заявіў  
наступнае: „Мы паставілі ўтры-  
маньне ў межах Вялікай Сыдыя ў што-б  
там ні стало».

## А даўгі плаціць трэба...

ПАРЫЖ, 2. Агэнтства „Гавас“ паве-  
дамае: У выніку перапіскі з урадам  
Англіі і Злучаных Штатаў на пытань-  
ні аб урагуляваньні францускіх ваен-  
ных даўгоў, Францыя заваліць Злуча-  
ным Штатам у чэрвені гэтага году ў  
кошы пагаменьня гэтых даўгоў 11 млн.  
250 тыс. дэляраў і Англіі ў два пры-  
блізна 15-га верасьня і 15-га сакавіка  
1929 году—8 млн. фунт. стэрл.

# У фашыскай Польшчы

## Толькі наведваў вы- стаўку...

ВАРШАВА, 1. Польскае телеграфнае  
агэнтства афіцыйна абварае паведа-  
леньні газет, паводле якіх тавары-  
польскага ваеннага міністра Канар-  
жэўскі ў часе нядаўняга прабываньня  
яго ў Нямеччыне меў нараду з Бір-  
нхэдама на палітычных пытаньнях.  
„Канаржэўскі,—гаворыцца ў абвэр-  
жэньні—наведваў толькі выстаўку аўта-  
мабільнай прамысловасьці ў Лейпцы-  
гу і ня меў ніякіх гутарак палітыч-  
нага характару ў часе яго прабы-  
ваньня ў Нямеччыне».

## НЯМЫ КЛЮБ

ВАРШАВА, 3. У соймавых колах  
апаўняюць, што паслом адвікі ніогу  
ва можна выступаць з прамовай. Яны  
маюць права толькі на пасаджэньных  
клубу рабіць заявы, ці ўвагі старшын  
клубу, паслу Славіку. Ёсць выключэнь-  
ні, але для нарта „дасьвечаныя і вят-  
рамавыя“ парлямэнтарыстых.

## ВУГАЛЬНЫ КРЫЗІС

ВАРШАВА, 3. Крызіс у вугальным  
раёне Цешын трымае. У ваяву з га-  
тым гарнякі прапуюць у канальнях па  
два-чатыры дні ў тыдзень.

## ЗЬБАСТОЎКА ПЕКАРАЎ

ВАРШАВА, 3. У Львове вбмхнула  
зьябастоўка пекараў, якія дамагаюцца  
павялічэньня заробку. У вьялву з  
гэтым у горадзе адчуваецца вострая на-  
стача хлеба і булвак.

## ЗЬБАСТОЎКА КРАЎЦОЎ

КРАКАЎ, 3. З прычыны адхіленьня  
ўдзельнікамі прадпрыемстваў дамага-  
ньні рабочых аб павялічэньні заробку,  
забаставалі мясцовыя краўцы.

## ЗЛОЎЖЫВАНЬНІ Ў БЕЛЬ- СКАЙ ПАЛІЦЫІ

ВІЛЬНЯ, 3. Польскія газеты паведа-  
маюць, што ў Бельскі прыхала спецы-  
яльная камісія, якая вядзе дасьледа-  
ньне ў справе выкрытых злоўжываньняў у  
многій камандатуре дзяржаўнай паліцыі.

## СПРЫТНЫ СНАТАР

ВАРШАВА, 3. Сэкратар вазаснога  
ўраду ў Гупе прыцінут да адказнасьці  
за крадзек дэляраў в амерыканскіх  
лістоў. Як вядо, гэты дасьвечаны чла-  
век вельмі сьмытны праводзіў „сва-  
дэю“... уласнай кішэні.

## ЗМАХ НА ПОЕЗД

Паміж станцыямі Язэвін-Багуміза-  
вічы саршава-Воескае чыгункі, уночы  
з 27 на 28 красавіка сьвонным поезд  
наехаў на бар'ера, наложанаю ўвоверак  
рэйкаў. Курэсвальнае павалоў было сьп-  
ыва на 3 гадзіны.

## ПАЖАР У МЯСТЭЧКУ ОПСЯ

28-га красавіка ў м. Опса, Браслаў-  
скага павяту вядікім пажарам, вьялшы-  
мась косяцель, вьсвядоўскі дом, польская  
школа і некалькі дэсяцінаў прыватных  
дамоў. Пажарныя дружны прысталі са-  
вьячым сьпальняньнем.  
Сотні людзей засталіся пад голым  
небам.

## ХВАРОБА ПІЛСУДЗКАГА

Пісудзкі ўжо пераехаў у Уздзюска-  
га шпіталю да сьібе на кватэру, але на  
вагаду дактараў праз паўны час яшчэ  
ня будзе займацца службовымі справа-  
мі.

## НАПАД НА ЛЕМБАРД У ГОРАДНІ

Днём 27-га красавіка некалькі пед-  
лохных напад на мэстава лембард у  
Горадні. Параніўшы кіраўніка лембар-  
ду Шапоўскага і стэрываўшыму слу-  
жаччых, педлохны забралі ўсю касавую  
адчынасьці і вьспіклі.

## АДЧЫНЭНЬНЕ СПЛАЎНОГА ПУНКТУ НА НЕМНІ

Наваградскі ваявода вваглаў адчыніць  
сплаўны пункт у Сьвірынава на Немні  
ў Стаўпецкім паволе. Першаю фір-  
маю, якая распачыне сплаў дрэва в  
БССР, зьяўляецца фірма Вьвельскага,  
былога данцакокага сьнатара. Фірма  
закупіла 120.000 куб. метраў дрэва,  
якое насля рэспілюкі на мясцовых  
тартарох будзе вьвезена ў Данцыг.

## КАНФІСКАЦЫЯ

28 красавіка ў Вільні сьанфіскавана  
адналіўка пад назваю „Справа Робот-  
ніча“, вьпушчана вьявідуя ШПС. Пры-  
чына канфіскацыі вьявіўся артыкул аб  
значэньні першамайскага сьвятла. Арты-  
кул гэты ўладаю кваліфікуецца як пра-  
ступак проці 129 арт. К. К.

# Англа-эгіпэцкі канфлікт паглыбляецца

Эгіпэт не зважае на дамаганьні Англіі

ЛЭНДАН, 2. Агэнтства „Рейтэр“  
паведамае: «У адказе эгіпэцкага ўра-  
ду на ноту Чэмбэрлена гаворыцца:  
„Надаючы захавачь добрыя адносіны  
з Англіяй, эгіпэцкі ўрад зрэбіў для  
здаваленьня ангельскіх патрабавань-  
няў максымум таго, што дапускае  
нанотытуцыя і аднавае разгляд за-  
конапраенту аб публічных сходах да  
наступнай парлямэнтцай сьесі».

ЛЭНДАН, 2. Міністр унутраных  
спраў Хіно ў часе свайго выступлень-  
ня ў Лёндане нанонт канфлікту з Эгіп-  
там заявіў, што эгіпэцкі ўрад зьду-  
маў з Англіяй небасьпеленую гульнію.  
„Эгіпэцкі ўрад,—сказаў міністр,—ра-

# У кулацкай Літве

Новая апазыцыйная газета

Пасля зачыньня апазыцыйнага  
органу літвёўскіх радыкалаў „Лету-  
вос Жыціс“ у Коўні пачала вьсо-  
дзіць новая газета апазыцыйнага кі-  
рунку „Муся Вільніаус Жыціс“. У ад-  
ным з апошніх уступных артыкулаў  
газета вьступіла з пратэстам  
цімперлістычным імкненьняў па-  
ўліцкаў. Па думцы газэты, імперы-  
лістычная палітыка не пад сілу ма-

шыў выправацаць межы нашага цяр-  
леньня. Я ваяінен з прычыны гэтага  
зуюім акрэсьлена заявіць, што залі  
ангельскі ўрад паслымае ўаўтамат  
ўраду вьной-небудзь краіны, дыя гэта  
означае, што рашэньне нашэ ўжо пры-  
нта і ўся краіна яго падтрымае».

ЛЭНДАН, 2. Агэнтства „Рейтэр“ па-  
ведамае: Бірнхэда, вьступаючы ў  
Лёндане, заявіў: „Мора, якой абмежа-  
ваўся эгіпэцкі ўрад—адтармаваньне  
законапраенту да лістапада—зуюім  
бескармынае. Англія ніколі ня згодзіцца  
на такое законадаўства ні пры  
якім урадзе».

У далейшым газета рэзка пратэс-  
туе проці ўіскаў апазыцыі і вьнава-  
ціць ўрад у аднаўленьні ражыму пры-  
тэту, ад якога Літва цярпела раней.  
Газета сьцьварадэжа, што ў  
сучасных абстаўнах з маладога лі-  
твёўскага пакаленьня вьрастуць вья-  
вольнікі, але на вольныя грамадзяне  
волянэ бацькаўчыны.

# Чаму наш фабрыкат яшчэ дарагі

## Каб не прастоі!

(Лесаніжня імя Розы Люксембург)

На нашым заводзе, што ні дзень, дык прастоі, які вельмі дранна адбіваецца на прадукцыянасьці працы.

Зразумела, у зямныя месяцы, калі лесаматэрыя падаваўся мёрзлым, калі на апрацоўку калоды патрабавалася 15-20 хвілін, прадукцыянасьць працы стаяла не на вышні.

Іншы малюнак павінен быць цяпер, калі лес падаецца ня мёрзлым, калі на калоду трэба патраціць на больш 5-10 хвілін.

Але перашкаджаюць прастоі. То хантук, які падае лесасырца, псуецца, то рамень парваўся і г. д. Часта псуецца пілы і з-за цыркоў і інш. металічных частак, якія сустракаюцца ў калодах.

Пара ўжо пакончыць з гэтай безгаспадарчасьцю.

Ф.

# Машыны—пад адкрытым небам

(С. г. майстэрні імя Бурбіса)

У с. г. майстэрнях, ва адсутнасьці складаў, гатовы фабрыкат ляжыць пад адкрытым небам.

Раней гэты фабрыкат быў пакрыты жалезам, якое захоўвала яго ад сьнежных заносаў.

Але цяпер, вясной, адміністрацыя парашыла, што пакрыцьцё не патрэба. У беспрэдаву раскіданы сьчаркны, чарапічныя варштаты, якія пакрываюцца іржою.

Адміністрацыя нават не паклапацілася змазаць неафарбаваныя часткі прылад для захоўваньня іх ад іржы.

За гэтыя рэчы вельмі глядзіць па галоўцы.

Шыла.

# Няма гаспадарчага вока

(Фабрыка запалак «Вэзуві», Нова-Беліца)

Асабліва творчы месцам нашага прадпрыемства зьяўляецца падзямельна драннае становішча нашай парасілавое гаспадаркі. Катлы значна зношаны, што вядзе да зусім непатрэбных страт дроў. Вываюць месцы, калі мы пазілі да 100 куб мэтраў дроў, бываюць дні, калі трата апалу даходзіць да 160 куб мэтраў.

У лютым спадзілі менш дроў, а

# Становішча і праца Слуцкай партарганізацыі

Рэзалюцыя сакратарыату ЦК КП(б)Б па дакладу Слуцкага Райкому КП(б)Б

Заслухаўшы даклад сакратара Слуцкага райкому КП(б)Б т. Качука і судаклад інструктара ЦК т. Колюхава, ЦК прымае работу арганізацыі ў асноўным адназначна і палітычна лінію арганізацыі, ЦК адзначае, што задачы, якія сталі перад партарганізацыяй у сувязі з ліквідацыяй акруговага цэнтру, выкананы. Адначасова ЦК уявіла:

1. Ня глядзячы на тое, што ў падпільнай сельскай гаспадарцы маюцца некаторыя дасягненні—пашырэнне плошчы пашы, пашырэнне засену тоўнічных культур, некаторае паліпшэнне сеткі кааперацыі, аднак, у землярардыванні прымяталася тэндэнцыя росту хутарскага землярардываньня. ЦК прапануе райкому ў далейшай рабоце партарганізацыі, а таксама савецкіх і кааперацыйных устаноў, узяць цэўврдую ўстаноўку на больш шырокую калектывізацыю сельскай гаспадарчых шляхам пашырэння сеткі калгасаў і арцэляў на сумеснай апрацоўцы зямлі і прасцейшых відаў сельска-гаспадарчай вытворчай кааперацыі, з максімальным аб'ёмам будаваньня. ЦК падкрэсьлівае перад партарганізацыяй неабходнасьць аддзяляць пашырэння пашы пашы, засену тэхнічных працэсаў культуры.

Справа апрацоўваньня сельска-гаспадарчых прылад і машынаў у вёсцы ўдзяліць больш увагі і дабіцца калектыўнага спосабу іх апрацоўваньня шляхам пашырэння сеткі машынаў таварыстваў, пры больш шырокім аб'ёме будаваньня сарадніцкага складу. Катэгорыя пацьвердзіць лінію калгасавага прыпынку забеспячэння машынамі і крэдытаваньнем сельскае гаспадаркі. Адначасова ўзмацніць кіруючы сьвяз работнікаў аддзяленьня Цэнтразвескладу партыйнай сістэмы.

2. Неадначасова звязанае мерапрыемствам па кантрактах, ЦК прапануе райкому шырока абмеркаваць далае пытаньне ў партарганізацыі і на сходах будыты, забяспечыць пасьпяховасьць выкананьня заданьня і ў асаблівасьці на кантрактах ўзяць рашучую лінію на больш аб'ём будыты-сарадніцкага гаспадарчых калгасаў саўгасаў.

3. Адначасова некаторае паліпшэнне ў рабоце спажывецкай і сельска-гаспадарчай кааперацыі, якое выявілася ў росьле шэйшчыкаў, пашуўненьні павяччэньні капіталаў, паліпшэньні сацыяльнага сьвязу найчыншаў, аднак, ЦК прызначае работу ў галіне росту сарадніцка

пашы і пашуўненьні кааперацыйнае грамадзкія неаддзяляючай і прапануе райкому на працягу трох месяцаў дасягнуць сарадніцкага пашуўненьня да сарадніцкага пашуўненьня ў БССР, разьвіць кааперацыйнае грамадзкія шляхам шырокага кантролю і крытыкі з боку будыты-сарадніцкага сьвязу пашуўненьня крэдыту і машынаў у вёсцы, ажыцьцявіць работу крамных камісій і пашуўненьня кааперацыйна-масавую работу ў кааперацыі.

4. Пры наяўнасьці ў рабоце сарадніцкага логастара групу, ЦК адзначае аднак, наступныя істотныя ведахоны: у шэрагу пунктаў рабну маюцца слабыя актывізацыі будыты і ведахоновасьць сумесна арганізаванага адрору ў выступленьні будыты з сарадніцкага супроць кулака ў абарону морарыстнасьці партыі і ўдзялі, правядзеньня на сьне. Некаторыя партыячкі праводзяць работу ад кампаніі да кампаніі, бесьлі вывады на правільнага сьвязнасьці ільгот, правядзеньня будыты, слабы аб'ём будыты спецыяльнымі відамі сельска-гаспадарчай кааперацыі, адсутнасьць вучоў, эфэктыўнасьці атываемай дапамогі будыты, слабая работа груп будыты і неадстаткова іх сетка пры сельскавотках і КСУ. ЦК прапануе райкому дабіцца пашуўненьня палітычнай актывізацыі будыты, арганізаванага адрору і сумеснага выступленьня будыты з сарадніцкага супроць кулака, шляхам сьвязнасьці работніцкай сарадніцкай будыты, ажыцьцяўленьня работніцкай сьвязнасьці перыядычных нарад па мясцовых, культурных, багучых і бытавых пытаньнях, робачы ўсмерную дапамогу ільготам у паліпшэньні іх работніцкай. Пэрыядычна правяраць прымяненне і сьвязнасьці ільгот, правядзеньня будыты, удзяліць больш будыты, як у ілюччы, так і ў вяснова арганізуючы спэцыяльныя і прасцейшыя віды сельска-гаспадарчай кааперацыі. Шырокі выкаўненьні будыты ў вэбаччы сьвязнасьці і грамадзкія арганізацыі (масавыя будыты, аднолькава тавараў, асабраспрацоўкі і ровіны арцэляў). Шырока расьтумачыць, як у штодзённай рабоце сарадніцкага будыты, так і на сходах будыты ў групах, пашуўненьні XV-га зьезду УсеКП(б) і XI-га зьезду КП(б)Б аб калектывізацыі і кааперацыйнае сельскай гаспадаркі, а ў асаблівасьці самай будыты.

5. Асаблівую ўвагу райкому павінен удзяліць яшчэ большаю разгортваньню пашы і пашуўненьні кааперацыйнае грамадзкія неаддзяляючай і прапануе райкому на працягу трох месяцаў дасягнуць сарадніцкага пашуўненьня да сарадніцкага пашуўненьня ў БССР, разьвіць кааперацыйнае грамадзкія шляхам шырокага кантролю і крытыкі з боку будыты-сарадніцкага сьвязу пашуўненьня крэдыту і машынаў у вёсцы, ажыцьцявіць работу крамных камісій і пашуўненьня кааперацыйна-масавую работу ў кааперацыі.

6. Ня глядзячы на некаторае дасягненне асобных відаў масавае работніцкай будыты, усё-ж гэта работа застаецца слабай, ЦК прапануе:

а) Па лініі сельсаветаў шырокі ўдзяліць беспартыйным сьвязнасьці актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

б) Па лініі Гасвету неабходна паліпшэньня пашы пашы актывізацыі і ролю работніцкай на ўсім зьмесьце работніцкай Гасвету шляхам ажыцьцяўленьня работніцкай камфракцый і кожнага камуніста ў асобку, шляхам дамыбраў і прыцягненьня да Гасвету актывічных работніцкай, чэраваармейцаў, штодзённа ўдзяліць іх у культурна-гаспадарчую работу, правядзеньня Гасветам, а таксама паліпшэньня зьмесьце работніцкай сьвязнасьці, асаблівая сьвязнасьці РСЛ. Пры чым неабходна ў апрацоўваньні кампанія Гасвету шырокі сьвязнасьці права вадкіку ў адрозьніх тых дэпутатаў, якія не працадольны, і тых, якія сваёй працай прымаюць асобныя мерапрыемствы савецкае ўдзялі.

в) Па лініі прафсаюзаў неабходна ўдзяліць больш увагі на выкананьне прынамных пашы вытворчых нарад, правядзеньня работніцкай кааперацыі чэраў прафсаюзаў. У рабоце сарадніцкага будыты і пашуўненьня кааперацыйнае грамадзкія неаддзяляючай і прапануе райкому на працягу трох месяцаў дасягнуць сарадніцкага пашуўненьня да сарадніцкага пашуўненьня ў БССР, разьвіць кааперацыйнае грамадзкія шляхам шырокага кантролю і крытыкі з боку будыты-сарадніцкага сьвязу пашуўненьня крэдыту і машынаў у вёсцы, ажыцьцявіць работу крамных камісій і пашуўненьня кааперацыйна-масавую работу ў кааперацыі.

неабходна пашуўненьня пашы актывізацыі і ўдзяліць больш увагі на выкананьне прынамных пашы вытворчых нарад, правядзеньня работніцкай кааперацыі чэраў прафсаюзаў. У рабоце сарадніцкага будыты і пашуўненьня кааперацыйнае грамадзкія неаддзяляючай і прапануе райкому на працягу трох месяцаў дасягнуць сарадніцкага пашуўненьня да сарадніцкага пашуўненьня ў БССР, разьвіць кааперацыйнае грамадзкія шляхам шырокага кантролю і крытыкі з боку будыты-сарадніцкага сьвязу пашуўненьня крэдыту і машынаў у вёсцы, ажыцьцявіць работу крамных камісій і пашуўненьня кааперацыйна-масавую работу ў кааперацыі.

г) Райкому цэнтр цяжкасьці парткіраўненьня перанесці на штодзённую дапамогу камсамолу ў рабоце і яшчэ большае ўдзяліць камсамольскіх ячэек у практычную гаспадарчую, культурную работу на вёсцы, на ўзмацненьне росту камсамолу за лік работніцкай моладзі ў горадах, батрацтва і будыты на вёсцы. Зьвярнуць асаблівую ўвагу на пераросткаў у камсамол і на ўдзяліць іх у масавую работу на сьне. Шырокі ўдзяліць камсамольскія ячэйкі ў справу калектывізацыі сельскай гаспадаркі і кааперацыі. Рашуча змаганьня з пашы-машынаў адносінамі да вылучэньня з боку савецка-гаспадарчага адрору.

д) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

е) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

ж) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

з) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

и) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

к) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

неабходна пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

л) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

м) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

н) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

о) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

п) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

р) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

с) Пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

# Парт'ячкі за разгортваньнем масавай працы

(Магілёўская гар. партарганізацыя)

Кажучы аб становішчы масавае працы ў нашай партарганізацыі, трэба падкрэсьліць, што на ўсе парт'ячкі дакладна распрацавалі пашуўненьня савецкага пленуму ЦК аб пашуўненьні масавай працы.

Такія вытворчыя ячэйкі, як завод «Лекерта», калектыў чыгуны і

патрэбнай меры займаліся пашуўненьнем масавай работніцкай у гэтых ячэйках масавае работа пашуўненьня лепш.

З агляду гаркоман становішчы масавай работніцкай на прадпрыемстве выяўлена наступнае.

Парт'ячкі ў большасьці праводзіць адкрыты, але не заўсёды аддзяляюць падрыхтоўку. Таму пашуўненьне парт'ячкі будыты беспартыйна работніцкай неважлівае. Не наладзіліся вучот наведвальнікаў.

водна вестак, якія маюцца ў парт'ячкі, партыйны кастрычнік закліку да ўступленьня ў парт'ячкі сьвязнасьці наведвалі парт'ячкі.

Ня глядзячы на дырэктывы калгасавага пленуму ЦК аб разгортваньні парт'ячкі ад распрацоўкі пашуўненьня ў парт'ячкі сельска-гаспадарчых работніцкай, батрацтва і будыты на вёсцы, сьвязнасьці будыты, адначасова не пашуўненьня росту за лік работніцкай.

б) Пашуўненьня актыву кіраўненьства райкому парт'ячкі шляхам практычнай дапамогі ў іх рабоце, рэагаваньня на іх недохопы і высюўваньня перад імі шэрагу пытаньняў, выяўляючых з агучаных пашы парт'ячкі, так і з характэрна і асаблівасьці кожнай ячэйкі ў асобку.

в) Праарганізаваць ячэйку РВК шляхам арганізацыі як парт'ячкі, так і ўстанавленьня сеткі калгасавага груп на вёсцы. Таксама арганізаваць саўгаскую ячэйку «Браньчы» са складу камуністна далага саўгасу.

г) Прапануе райкому ўдзяліць больш увагі ўсім відам асьветы ў школах, гуртках і пашуўненьня індывідуальнай самаадукацыі, робічы вясковым камуністам усмерную дапамогу ў справе паліпшэньня культурнага і палітычнага ўраўненьня іх. Акрамя таго, шырокі аб'ём пашуўненьня выхаваньня і вучобай камуністна, прынятых па кастрычніцкае закліку, уцягваючы іх у практычную парт'ячкі і грамадзкую работу. Пры выдзяленьні ў тым або іншым выбарчым грамадзкім арганізацыі, адналькава ўдзяліць і вяснова прылітх.

д) Пашуўненьня актыву кіраўненьства парт'ячкі ў напрамку большага аб'ёму і асаблівасьці аддзяляючы пашы актывізацыі, разгартуць работу на апрацоўваньні газэт у вёсцы, пашуўненьня кіраўненьства апрацоўваньнем кнігі і пашуўненьня кніжнага фонду на беларускай мове. У справу ліквідацыі пашы-машынаў шырокі працягуюць інтэлігенцыя і грамадзкія.

е) Пашуўненьня актыву кіраўненьства парт'ячкі ў напрамку большага аб'ёму і асаблівасьці аддзяляючы пашы актывізацыі, разгартуць работу на апрацоўваньні газэт у вёсцы, пашуўненьня кіраўненьства апрацоўваньнем кнігі і пашуўненьня кніжнага фонду на беларускай мове. У справу ліквідацыі пашы-машынаў шырокі працягуюць інтэлігенцыя і грамадзкія.

ж) Пашуўненьня актыву кіраўненьства парт'ячкі ў напрамку большага аб'ёму і асаблівасьці аддзяляючы пашы актывізацыі, разгартуць работу на апрацоўваньні газэт у вёсцы, пашуўненьня кіраўненьства апрацоўваньнем кнігі і пашуўненьня кніжнага фонду на беларускай мове. У справу ліквідацыі пашы-машынаў шырокі працягуюць інтэлігенцыя і грамадзкія.

з) Пашуўненьня актыву кіраўненьства парт'ячкі ў напрамку большага аб'ёму і асаблівасьці аддзяляючы пашы актывізацыі, разгартуць работу на апрацоўваньні газэт у вёсцы, пашуўненьня кіраўненьства апрацоўваньнем кнігі і пашуўненьня кніжнага фонду на беларускай мове. У справу ліквідацыі пашы-машынаў шырокі працягуюць інтэлігенцыя і грамадзкія.

# Сяляне—дасьледчыкі на Беларусі



школы, мелярацыйны таварысты. У гэтым годзе колькасць дасьледчыкаў даяшла амаль да 1000 чал.—з іх каля 800 сялян-дасьледчыкаў. У нас зараз уся сялянская вясковна Беларусі пакрыта досьледчыцкай сеткай сялян дасьледчыкаў. Наша сельска-гаспадарчае невуцтва, якое выкаліла такую ціскую неўраджайнасьць нашых палёў, асабліва ў параўнаньні з Даніяй і Амэрыкай, уой гэта патрабуе правядзеньня досьледу і распрацаваньня аддзячых вынікаў і новах металаў як на калгасах, так і на асаблівасьці самай будыты.

вядомымі дасьледцамі на абшарах Беларусі. Вось дасьледчык-садавод Аляксей Піліпавіч Сіцько, які зьявіўся 20 год праводзіць кантрольны досьледу ў сьвязі гаспадарчых «Лучкі» (у Капаткевіцкім сельсаветце, Магілёўскае акругі), якая прыгожа разьмешчана на берэзе р. Пінчы. Садаводнага гаспадарка А. П. Сіцько ў свае часы падарыла рад катастроф—нападу зайцоў і падукоў, якія палілі фруктовыя насаджэньні. Ад палітыкаў і інтэлігенцыі, фанатнага і інтэлігенцыі, якія пашуўненьня пашы актывізацыі актыву ў штодзённую багучую работу на гаспадарчых і культурных пад'ёме рабну навакол шэйшчыкаў калектывізацыі сельскай гаспадаркі, правядзеньня клясавае лініі на вёсцы і абарону інтэрасаў малодзкіх пашы, разьвіцьці аграпрамганды, сьвязнасьці сельска-гаспадарчых гуртоў, пашуўненьня морарыстнасьці на ліквідацыі пашы-машынаў, паліпшэньні работніцкай КСУ, ажыцьцяўленьні камісій пры сельсаветах і работніцкай хат-чыталева.

асобны ўхл, кожны загадвае якой-небудзь галінай гаспадаркі. На ўсёсаванай сельска-гаспадарчых выстаўцы Марозам былі атрымані дзьве прэміі. Мэта т. Мароза зьяўляецца дасьледваць тым пытаньні ў асаблівасьці, ад якіх залежыць здароўе, доўгавечнасьць дрэва і гандлёвая каштоўнасьць садавіны. У гаспадарчых Мароза бесьлі добраахвотніцкай сумішляны, якая ў сутні можа працушыць да 40 м. фук-



больш торфу, у сакавіку і красавіку — наваларот.

Кровы ляжаць пад бокам — на што ехалі дамба на торф. А торф каментуе каналову тавей, чым лесаматар'я.

Гэта надбайнасьць каштуе фабрыцы лішніх 2.000 руб. на квартал.

Вядзьяна выдаюцца і сродкі на багуны і капітальны рамонт. Ёсьць рад дырэктыву ўзлісяцца у пэўным каштарысе, а чы гэты каштарыс каля 100 проц. Замест ка. 600 руб. у год, які аддушчаны трыстах, выдана звыш 120.000

Ёсьць моманты перацяжальнага сварыстоўвання рабочага дня, высокай а латы зьдэсьльна-апорных работ, якая даходзіць да 10—13 руб. у дзень.

Значны перавыдатак і ў галіне выдаткаваньня электра-энергіі. Уся фабрыка электрыфікавана. Тут патрэбен вельмі уважлівы пагляд і вучот. А ў нас бывае, што які-небудзь матор працуе без патрэбы, дзе патрэбна адна лампачка, гарэць тры-чатыры лішнія. Усё гэта каштуе дэвалі многа грошай.

**МАРОЗ — старэйшы дасьледчык сельска-гаспадарчай справы.**

Інстытут сьляні дасьледчыкаў на Беларусі — гэта ў поўным сэнсе слова доўга рэвалюцыя. Калі да рэвалюцыі ў нас былі сьляні дасьледчыкі, дык гэта былі ў большасьці замежныя элементы — уласнікі буйных гаспадарчых, якія зьмешчаліся ў сабе і не распаўсюджвалі сваіх дасьледаў і дасягненьняў на іншыя сьляні гаспадаркі.

Зараз у нас, на Беларусі, інстытут сьляні дасьледчыкаў набыў масавы разьвіцьцё, ён перабраўся ў масавы рух, які абхапіў сярэднюю-бідняцкія масы сьляніства.

Які ў нас тэмп узросту сьляні дасьледчыкаў? Калі ў нас у 1926 годзе палічвалася ўсяго 63 дасьледчыкі, дык у 1927 г. мы ўжо мелі 474 дасьледчыкі — з іх 424 індывідуальных сьляні дасьледчыкаў, рэшта падае на калектывы — саўгасы, калгасы,

оляніцы гаспадаркі. Але адных дасьледчыц ставілі немыстарчална (да таго-ж, у нас пасяць іх такія невялікія), у гэтым немыстарчална праца «рамані» — патрэбны сьляні дасьледчыкі, якія па сваім вучастку «рамані»-б дасягнуць дасягненьняў, якіх-б на сваёй «рамані»-б крапкатавую ўраджэньне дасягнуць працу.

Рэвалюцыйны сьрод шырокіх пустак на нас перасялі і неўцыва вучасткі сьляні дасьледчыкаў — гэта культурныя выспы, культурныя аазісы, якія псуець практыку і веды навокальнаму сьляніскаму насельніцтву.

Сьляні дасьледчыкі, стамічы свае дасьледчы, усё прабуець, усё намацаваць, уважліва і чула прыслухоўваюцца да законаў прыроды. Яны ў выніку доўгай увартай працы адкрываюць новыя мэталы і шляхі, якіх не атрымалі прырода, каб атрымаць ад не максымальную карысьць.

Захавалічы гэтыя дасьледчы над жывой такой, здаралася-б, лясной і ў той-жа час такой загадкачай прыродай, якая так упарта захоўвае свае законы, свае тайны. І многія сьляні дасьледчыкі захавалічы сваёй працай да фанатызму, часта, нават, па ідэі сваёй гаспадарчых — яны ўсё абмяркоўваюць, павялічваюць, правараюць, параўноўваюць.

У агуднай масе сьляні дасьледчыкаў мы на Беларусі маем выдатных і шэрагу дасьледчыкаў, якія сталі

І тым дасьледчыкам, якія вядуць Але-сём Сіцько, маюць вядуць каштоўнасьці на гэты для Капаткевіцкага раёну, але і для ўсёй Беларусі. Праўда, — гаворыць т. Сіцько, — ад май працы нічога маю, апрача хваробы і разьбурэння гаспадаркі, але я пакідаю за сабою права тонуру, што прабу ў нешта карысьць для краю.

Але мы ў Беларусі маем ішчэ беларускага Мічурьна, радзітага гаваровага дасьледчыка-садавода — Язэпа Кандратавіча Мароза, які ўжо працуе ў гэтай галіне на працягу цэлых 50 год.

Гаспадарка сям'і Мароза знаходзіцца ў раёне Несвіскага сельсавету, Барысаўскае акругі, на аддзельскай 54 вёрст ад станцыі чыгуны. Упартай воляй чатырох пакаленьняў Марозаў тут створан вельмі прыгожыя куток гаспадарчых і хараста, дзе садзі і яблыні і груш мяжуецца з лісьвеніцай, туяй і іншымі пародамі. Далей — гароды, нівы, пералескі, сенажаці, сажалкі.

Сям'я Я. К. Мароза складаецца з 24 асоб, але ролі арганізуючага гаспадары ў асобе Язэпа Кандратавіча выступае рашуча і гэта да астатняга часу, на мадэлі на тое, што т. Марозу зараз 74 гады. Ён усім загадвае, з ім разьліца за ўсё пытаньнях.

Але праба падкрэсьліць, што кожны з сям'і яго і нават унукі маюць

Летась гаспадарку Марозаў абсьледвала эканамічна Гораккай сельска-гаспадарчай акадэміі над кіраўніцтвам праф. Бурштэйна. Праф. Бурштэйна знаходзіць, што нашым навуковым установам трэба будзе скарыстаць сьляні дасьледчыкаў гаспадаркі Я. Мароза ў напрамку адкамандаваньня туды сваіх навуковых працаўнікоў для далейшага вядзеньня дасьледаў у каштаце з дасьледчыкамі сьляні «Фатыні», якія вельмі прыхільна адносяцца да прадстаўнікоў навукі.

У гаспадарцы Марозаў таксама вядзецца праца ў напрамку дэкарфацыянага садзюньства і квяраства. Садзі абсаджаныя яловым жытапалятам, алея з лісьвеніцай, далей гаі, якія мяжуецца з сенажацямі і нівамі — усё бабіць і перакоўвае ў магутнасьці культуры, таленту, працы і шматгадовай упартасьці.

Пабольш-бы экскурсій у гаспадарку нашага беларускага Мічурьна!

Беларускі навуковы дасьледчы інстытут ім Леніна — у сваёй працы праводзіць у жывьце наказ Леніна — наблізіць навуку да жыцьця і насельніцтва, і першым крокам на гэтым шляху зьявілася арганізацыя інстытуту сьляні дасьледчыкаў, які праз спецыяльна створанае бюро кіруе працай сьляні дасьледчыкаў.



ТРАПАШКА — сьляні дасьледчык з Лысой Гары, Сьмільавіцкага р-ну.

Інстытут сьляні дасьледчыкаў зьяўляецца масавай арганізацыяй, заснаванай на актыўнасьці і самадзейнасьці саміх сьляні.

З лічбаў, якія маюцца, відаць, што склад інстытуту сьляні дасьледчыкаў у асноўным сярэдняя-бідняцкі праце на ўздым гаспадаркі БССР.

Апрача пастаноўкі дасьледаў інстытут праводзіць канфэрэнцыі сьляні дасьледчыкаў, лекцыі і г. д. На канфэрэнцыях сьляні прымаюць ва лікі актыўны ўдзел, выступаюць з дакладамі аб сваёй працы, абменьваюцца практыкай. Гэта гаворыць аб тым, што, пры належнай увазе да яе, апошняя можа адыграць вялікую роллю ў разьвіцьці сельскай гаспадаркі на Беларусі.

Л. Нефёдаў.

му, што партыйчэйкі і фабрычэйкі не выкарыстоўваюць чырвоны куткоў, клябуа для кампанейскай работы ў галоўнае, не наладжваюць працу ў дэках. Абедзены перапынак, праўда, выкарыстоўваецца для чыткі газет і слуханьня радыё, але гэта ўведзена з вялікай труднасьцю.

За зімовы час вытворчыя наравы разгарнулі шырай сваю дзейнасьць. Былі выпадкі наведваньня вытворчых нарад рабочымі на 60-70 проц., а ў сярэднім наведваньне дасягала 30-40 проц. Вытворчыя наравы практычна падшлі да вырашэньня пытаньняў рацыяналізацыі вытворчасьці (заводы «Лекорт» і «Пралетары»). Але ж і тут маюцца недахопы: няма плянавацьці ў працы вытворчых нарад.

Добра выкананы дырэктывы савіковага пленуму аб разгортваньні кааперацыйнай грамадзасці. На 1-га кастрычніка было ў раёне 22 крамныя калісіі, а зараз 54. Амаль усе рабочыя, члены прафсаюзаў, каапераваны і дадатковыя пай ўносяцца акуратна. Сосінаў.

Сосінаў.

# АБ ПРАЦЫ СЛУЦКАЙ АРГАНІЗАЦЫІ КП(б)Б

(Некаторыя моманты з матар'ялаў абсьледваньня)

Абсьледваньне Слуцкай партарганізацыі, праведзенае ЦК, мела на моце, галоўным чынам, правярць выкананьне пастаноў партыі ў галіне калектывізацыі сельскай гаспадаркі і яе каапераваньня, узьняцьці палітычнай актыўнасьці бяднячоў і батрачоў, разьвіцьці культурнага будаўніцтва, а таксама зьмест работы масавых арганізацыі і мэталы пастаноўкі партработы.

Абсьледваньне паказала, што ў кіраўніцтва жыцьцём раёну райком праводзіць правільную палітычную лінію, што агулам партарганізацыя здаровая, што ў сваім баянне яна мае пэўныя дасягненьні. Аднак, з лічу, што будзе асабліва карысным сьмяніцца і на галоўных недахопах, якія выяўлены пры абсьледваньні. Гэта вядна ішчэ ў тым сэнсе, што другія арганізацыі, узяўшы пад увагу недахопы Слуцкага раёну, зрабілі-б патрэбныя вывады для сваёй штодзённай работы.

## Кіраўніцтва сельскаю гаспадаркаю

За апошні два гады (з 1925 па 1927 год) у раёне адзначаецца пашырэнне пасеўнай плошчы на 12 проц., пашырэнне засеву тэхнічных працаўніц культур, павялічваньне галіны жывёлагадоўлі (козьяй — на 8 проц., кароў — на 1, сьвейчэй — на 20, авец — на 18). Значна зьменшылася колькасьць бяскапных гаспадарак — з 8 да 6 з пал. проц., бяскароўных — з 3,4 да 2,2 проц. Пасеўны плян 1928 году ў раёне ішчэ шырай разгортваецца

лінію росту і разьвіцьці сельскай гаспадаркі. Гэтыя даныя па раёне адбіваюць агульны працэс росту і разьвіцьці сельскай гаспадаркі ў БССР.

Хоць раён і земляўпарадкаван (разам з дарэвалюцыйным земляўпарадкаваньнем) на 36,67 проц., але па форме земляўпарадкаваньня тэндэнцыя апошніх двух год ня мае на ўвазе лініі, якая-б вяла ў сацыялістычным напрамку. Калі сталінінскае земляўпарадкаваньне па раёне складае 7,8 проц., дык зусім нецарнімым робіцца такое становішча, калі ў 1926-27 годзе земляўпарадкавалі звыш 50 проц. хутароў. У 1925-26 годзе было земляўпарадкавана 4 вёскі, 22 пасёлкі і 112 хутароў. У 1927 годзе гэта тэндэнцыя паглыбляецца — земляўпарадкаецца 4 вёскі (539 двароў) на 15 пасёлкаў і 353 хутары.

Такое становішча стварылася толькі дзякуючы немыстарчалнаму кіраўніцтву партарганізацыі.

У галіне каапераваньня і калектывізацыі сельскай гаспадаркі, а асабліва каапераваньня бяднячых, раён ішчэ ня дасягь добра разгартуў работу. Няма цьвёрдай устаноўкі, што гэтымі вузлавымі пытаньнямі вызначаецца ўся культурна-масавая дзейнасьць партыйных, камсамольскіх ячэек, сельсаветаў, камітэтаў сьляніскай узаемадапамогі, бяспартыйнага актыву і інтэлігенцыі.

Райком і некаторыя партыйчэйкі займаюцца пытаньнямі кааперацыі, паліпашчэньня складу найшчыкаў,

каапераваньня бяднячых, але як мы ўбачым ніжэй, гэты вучастак работы ўсё яшчэ застаецца слабым. Калі сельска-гаспадарчая кааперацыя абхаліла 34 проц. сьляніскіх двароў, дык у вытворчым каапераваньні процант ледзь даходзіць да 7, а рэшта выключна прыпадае на крэдытную сетку. Рост найшчыкаў (602 чал.) сельска-гаспадарчай кааперацыі за апошні год таксама ў 58 проц. адносіцца да крэдытнай сеткі. Такім чынам, асноўная ўвага партарганізацыі, як гэта падкрэсьлівае рэвалюцыя ЦК па дакладу, павінна быць згуртована на вытворчым каапераваньні ў самыя простыя і спецыяльныя віды сельска-гаспадарчай кааперацыі з максымальным абхонам бядняцка-сярадняцкай масы.

У раёне воль ўжо 3—4 гады як існуюць 7 калгасаў, 8-ы ванды 1927 году арганізаваны 8-ы. Усе гэтыя калгасы, якія аб'яднуюць 61 сям'ю, займаюць плошчу ў 990 дзесяцін. Калгасы значна ўзмацняюцца, — панаўляюцца інвентаром, рабочай і малочнай жывёлай і аказваюць частковую дапамогу насельніцтву машынамі, племянною жывёлаю, перапрацоўваю малака. Аднак, ішчэ немыстарчална выкарыстоўваюцца зямельныя вучасткі, малы лік калгасаў па складзе, мляцкімі наўдачымі надбор членаў, адсутнасьць выстарчалнай дапамогі ў кіраўніцтве калгасам як з боку сельска-гаспадарчага савету, так і мляцковых органаў. У калгасах амаль зусім няма камуністычых і камсамольцаў. Наглыдаюцца факты (калгас

«Чырвоны Кастрычнік») шырокая прыстасаваньня наймай рабочай сілы, здача зямлі і сенажаці ў аранду насельніцтву, адначыны таксама выпадкі, калі паасобныя члены калгасу займаюцца ганьлем.

Закрываючы склад малочных арцеляў, якія, дарэчы сказаць, маюць усё віды на вялікі рост, павінен адначыць, што такі пераважна расьце з магутнай заможнай часткі насельніцтва. Бядната складае вельмі тонкую праслойку. Напрыклад: Валіка-Слуцкая арцель з 112 найшчыкаў з адною кароваю мае ўсяго толькі 7, а рэшта з 2-4 і больш каровамі. Такое-ж прыкладна становішча і ў іншых арцелях. Кіраўніцтва ім немыстарчалнае, партулыў амаль адуцнічае.

Сельска-гаспадарчая кааперацыя ў справе прасоўваньня машыны ў вёску ішчэ не аддала перавагі калектывнаму спосабу. У раёне ёсьць 4 машыныны таварыствы з 7—8 найшчыкамі пры тонкай праслойцы бяднячых. Пасялікі ішчэ не зьявіліся базаю разьвіцьці сеткі машыныных таварыстваў. Асабліваю ўвагу на сабе ў справе прасоўваньня машыны ў вёску зьявляе аддзяленьне Цэнтраземскладу. Усім вядома, што буйная машына ні бядняку ні сярэдняяку ўдзіночку не па сілах дый не карысна. Аддзяленьне ж Цэнтраземскладу мала таго, што нічога не прадпрымае ў сэнсе ўзьядзейнічання ў адносінах да калектывнага спосабу прасоўваньня машыны, яно ішчэ прадастаўляе заможна-кулацкай частцы вядома. Так, у 1927 г. было прадстаўлена насельніцтву крэдыту 8.212 р. З гэтага крэдыту бядната атрымала 797 р., сярэдняя — 3.813 руб., а рэшту — заможна-кулацкай

верхавіна вёскі. Бядната і сярэдняя набывалі насенне, плугі, ручныя сачкарні, бравы-сружыноўні, а заможна-кулацкая верхавіна малатарні, жывяркі, сьвяркі, жорны для мляноў. Таму ЦК асабліва прадкрэсьліў пытаньне аб класавым прасоўваньні машыны ў вёску, прадстаўішы ўсе перавагі калектывнаму спосабу.

## Работа з бяднатаю

Работа з бяднатаю ішчэ да гэтага часу носіць кампанейскі характар, ішчэ не зьяўляецца будічнай, сыстэматычнай. Так за апошнія 10 месяцаў было праведзена звыш 100 сходаў: па панаўлярацый маніфэсту — 14, па перавыбарках сельска-гаспадарчай кааперацыі — 13, перавыбарах КСУ і сьправаздачы — 21, самаабкладаньні — 29 і мясцовыя, бытавыя — 27. Як відаць, у раёне пачынаюць ужывацца сходы бяднаты на мясцовых культурных, бытавых пытаньнях вёскі.

Работа груп бяднаты, якіх у раёне налічваецца 12, ішчэ не разгортнулі. Груны бяднаты на 50 проц. арганізаваны ў 1928 годзе, а рэшту — у 1927 годзе. За выключэньнем адной групы, Урэцкай групы бяднаты работы не праводзілі. Урэцкая група пры сельсавете, дзякуючы вялікай увазе з боку партыйчэйкі, за 7 месяцаў правяла 8 пасяджэньняў, разглядела 4 мясцовыя пытаньні, два зямельныя, два падатковыя, два кааперацыйныя.

Гаспадарчая дапамога бяднаты толькі за 1927 год па розных ільготках і на каапераваньні дасягае звыш 50.000 руб. Але, які эфэкт выклікаў гэты зробіла дапамога, каму ішчэ дапамог, і колькі прышла дапамогі, ішчэ не

ён іх выкарыстаў, што набыў ён на доўгатэрміновы крэдыт? Адказу ішчэ не атрымлівае. Зразумела, цяжка мець падлік усёй гэтай дапамогі, якая аказваецца, крэдыту ў раёне дзейнасьці сельсавету, але без падліку цяжка і дэкаваць, ня маючы гэтых даных, гэ-жа бяднаты, калі адзіночкі — бяднякі, якія падпалі пад уплыў кулакоў, крычаць:

— Што нам дала савецкая ўлада, дзе ваша дапамога.

## Пастаноўна партыйна-масавай работы

Склад арганізацыі з 266 членаў і кандытатаў партыі, галоўным чынам, згуртован у горадзе. З гэтага ліку 73 чал. жывуць і працуюць у вёсцы. Так што партыйная праслойка ў вёсцы надзвычайна тонкая. А калі ўзяць рост партарганізацыі, дык заўважваецца такое становішча, што за 10 месяцаў арганізацыя вырасла (на 42 чал.) за кошт вёскі ўсяго толькі на 2 чал. — аднаго батрака і аднаго бядняка селяніна. У вёсцы ёсьць шырокі бяспартыйны бядняцкі актыву, у сельсаветах, КСУ, каапераньні і г. д. і з прычыны слабасці работы з бяспартыйным актывам у вёсцы, асабліва з бідняцкаю часткаю, арганізацыя за кошт іх росту ня мела.

Ніводная партыйчэйка і нават райком не займаўся спецыяльным абмеркаваньнем пытаньня росту партарганізацыі і мэталуў уцягненьня, а таксама і пастаноўнай работы з бяспартыйным актывам. — У вёсцы мясца ўсяго толькі 6 ячэек (з якіх адна месцачэвая і адна ў савецкай гаспадарцы) на 19 сель-

саветаў, а ў горадзе 11 ячэек. Ячэйка РКБ з цэнтрам у горадзе сьцягнула з вёскі ў радыусе ў 5-7 вёрст — 15 вясковых камуністычых, тады, ня зусім магчыма і неабходна было на месцы арганізаваць кандыдацый групы і партыйчэйкі, маючы ў палічцы ў некаторых мясцох па 3, 4 і 5 камуністычых.

Пастаноўка работы ячэек ішчэ слабая, хоць за апошні час райком у кіраўніцтве ім і дасягнуў некаторага паліпашчэньня ў сэнсе большага іх удзелу ў вырашэньні гаспадарчых пытаньняў і ў працы з бяднатаю. Але ішчэ жывое кіраўніцтва райкому ічэйкамі патрабуе значнага паліпашчэньня.

Ня глядзячы на тое, што ў пастаноўцы работы масавых арганізацыі ў горадзе і ў вёсцы маюцца некаторыя дасягненьні — у ажыўленьні гарсавету, у рабоце дэлегацый пунктаў, камсамолу, — аднак, у гэтых галінах ня досыць разгортнута дзейнасьць у напрамку максымальнага абхону працоўных наша штодзённаю работаю па гаспадарчым і культурным ўздыме, і асабліва па ўзьяньці палітычнай актыўнасьці рабочых у горадзе і батрацтва ў вёсцы. Таму, пастанова Цэнтральнага Камітэту зааправа пытаньні перад Слуцкаю партарганізацыяй аб узьяньці палітычнай актыўнасьці рабочых ва ўсіх галінах работы гарсавету, кааперацыі, а таксама сьрод батрацтва, работа сьрод якіх не разгортнута, як культурна-масавая і работа па ахове працы, вызьняцьці каздагавору, таксама і ліквідацыі пільшчэнасьці.

Н. Конохаў.

# 1-га МАЯ

# ў БССР



1. Тав. ГАЛАДЗЕД чытае тэкст прысгі. 2. Злева направа: т. т. ЛАНДА, КНОРЫН, ПІЛЕР, КАРКЛІН і ЯГОРАУ на аэрадроме. 3. Праносіцца кавалерыя. 4. Жаночы вайсковы атрад. 5. Камсамольскі карнавал.

## 1-га мая вылілася ў масавае народнае сьвята працоўных Беларусі.—У першамайскія дні ў шэрагу гарадоў адбыліся адчыненні і закладкі новых прадпрыемстваў і культасьветных устаноў

Па тэлефону і тэлеграфу ад нашых карэспандэнтаў

### У Гомелі

**ГОМЕЛЬ.** Увесь дзень 30-га красавіка ў горадзе было надзвычайна ажыўлена: шпарка ішла падрыхтоўка да сьвята.

Вечарам быў арганізаваны вялікі камсамольскі карнавал. На пляцы ўсталявалі гучнагаварыцелі.

1-га мая раніцай на Савецкім пляцы адбыўся парад мясцоваму гарнізону, міліцэйскім часьцям, вайсковым і санітарным дружинам і гурткам першай дапамогі.

Пасля прыняцця пераду адбылося ўрачыстае адкрыццё помніка Леніну на Савецкай плошчы.

Потым маладыя байцы былі прыведзены да чырвонай прысгі.

Старшыня акрамяконтру тав. Малаковіч уручыў гомельскаму дывізіону ДНУ сьцяг і гранату, перадаўшы гэтаму дывізіону ЦВК і СНК БССР.

У працягу дзёнь гадзін рухалася 15-тысячная армія дэманстрантаў каля дому саюзаў.

Добры перадаваліся канцэрты на радыё.

Некаторыя сацыялісты адкрылі прылюбых дзіцячых пляцоўкі, каб даць магчымасьць сваім членам лепш правесці першамайскія дні.

### У Барысаве

**БАРЫСАЎ.** Яшчэ з самага ранку 30 красавіка горад быў убраны ў велічын і плякаты.

А 11 гадзіне раніцы 1 мая з усіх канцоў гораду загрымелі аркестры. На пляцы «Чырвонай арміі» адбылася дэманстрацыя, парад, мітынг, уручэньне ордэна чырвонага сьцягу за баявыя заслугі тав. Зысьману, а потым прыняццё прысгі чырвонаармейцамі.

Пасля парад адбылася ўрачыстая закладка вялізнага клябу ў Нова-Барысаве для рабочых заводу «Домбала» і фабрыкі «Чырвоная Беларусь», а на пляцы адбыліся спартыўныя і вайсковыя спаборніцтвы.

Вечарам на заводах, у вайсковых часьцях і ўстановах адбыліся вечары і спектаклі.

2 мая таксама працягваліся спаборніцтвы на пляцы і адкрыццё паркаў.

У часе першамайскіх урачыстаўцаў на фабрыцы «Чырвоная Беларусь» адбылося ўрачыстае адкрыццё культурнай чайной пры фабрыцы, урачыстае адкрыццё парку для

## НА ПЕРШАМАЙСКІМ ПАРАДЗЕ

... Нейкі коньнік кружыцца пасрод роўнага бязьмежнага поля аэрадрому. Над коньнікам разьвіваецца трохкутны сьцяжок. Уследзімся лепш: на сьцяжку гарыць лічба «11». Гэта знак штабу 3-га кавалерыйскага.

Вунь яны чаруюць—часьці корпусу, чырвоныя кавалерысты, усьветылі ў несьні. Сілаўта коньні і пік зьліюцца газачнымі на фоне гэтага адвечна-блякітага майскага неба. А там... што там успыхвае і мільгаціць сотнямі маленькіх сонцаў? Шлэпы? Так, шлэпы побск ДНУ. За імі—чорныя палоскі пяхоты. Застылі бязгучныя гарматы і гаўбіцы, кулямёты і браньныя аўтамабілі... Армія сусьветнага пралетарыяту—вялікая і непараўнальная Чырвоная Армія! Сягоньня не першамайскі парад. Слоўны прысгі, лкую зараз дадуць сотні маладых чырвонаармейцаў, вунь рабочых кварталі паучуць Варшава і Берлін, Парыж і Нью-Ёрк... Гэта высокія і гордыя словы.

— На руку!

Рады ашчаціліся шыткамі. Сотні твараў асьпечаныя двума сонцамі: таго, што ў небе, і таго, што ў сэрцы. І вось з аўтамабіляў вырастаюць стромкія фігуры людзей. Свавольны вецарок рве з іх рук вялікія лісты.

— Я...

— нібы рухнулі горы—я...

— Сны...

— Сны... працоўнага народу... грамадзянін... Саюзу Савецкіх... Сацыялістычных... Рэспублік... прымаю на сабе... званьне байца... рабочай і сялянскай... арміі...

Гром галасоў перакатваецца па полі. А бліскавіцы—у лачку.

— Да ўрачыстага маршу!

На трыбуне—грузавіку т. т. Чарвякоў, Галадзед, Кнорын у вайсковай форме, Ягораў, Ланда, Барклін, Хацкевіч...

У фанфары галасы, як у дзючач, зьвонкія і плічотныя, навеснапому ўзхваляваныя. Гукі маршу падмаюць высока—высока, і ўся зямля, вясца, апрама чырвоназьявонны шлёк.

Вось яны ідуць—маладыя беларускія курсанты, тыя, што паячдуць некалі рабоча-сялянскія атрады, таварышчы!

Праносіцца артылерыя.

— Агонь па ворагам краіны саветаў!

Сайфры, сьвязісткія, кавалерысты, пяхота, кулямётчыкі, зноў пяхота...

Я гляджу на гэты пыльны боты праходзячых сонцаў. Яны нагадваюць аб вялікіх паходах, якія яшчэ прагучаць на зямлі. А навуль:

— Няхай жыць... добры ўраджай!

— У-р-р-р-а-а!.. рра!..

У горадзе сапраўднае непасрэднае сьвята. На усім працягу вуліц ад аэрадрому да цэнтру стаць, сядзяць, жартуюць і сьмяюцца прышоўшыя арганізацыі. Многа фізкультурнікаў. Прарываючы пачоту, праідаюць аўтобусы, перапоўненыя дзетарой. Дзетвара ў захваленым крычэ «ура». Гульце трубан і рассыпаюцца песьнямі камсамольскі карнавал. Чуваць гармонію.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

### У Магілеве

**МАГІЛЕЎ.** 30 красавіка саюзны арганізавалі на вуліцах факельны карнавал з рэвалюцыйнымі сьпэнамі першамайскіх песьняў. 1 мая на вуліцы высыпала ўсё насельніцтва гораду. Чырвонаармейцы прыводзілі да чырвонай прысгі ў прысутнасьці прадстаўнікоў саюзаў.

На вуліцах цэлы дзень пераважылі прамовы і канцэрты на радыё. Вечарам былі наладжаны сямейныя вечары, кіно і г. д.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

### У Бабруйску

**БАБРУЙСК.** Вечарам 30 красавіка горад нябыў сьвятлочы выгад. Шырока разгарнулася гульня на вуліцах і ў садох. На некаторых рабочых клябах 30 красавіка адбыліся сямейныя вечары, а ў большасьці—урачыстыя сходы, разам з падшэфнымі вайсковымі часьцямі.

1 мая а 11 гадзіне раніцы распачалася дэманстрацыя. Дэманстранты накіраваліся за горад, на парад, дзе чырвонаармейцы прымалі прысгу. У дні сьвяткаваньня 1 мая ў Бабруйску адкрыта польская катэдытраль і савецкая чайная.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

### У Воршы

**ВОРША.** Факельны агні апа-весьцілі 30 красавіка горад аб надыходзе сьвята. Камсамольскія калёны бурнымі хвалямі запоўнілі вуліцы гораду. Гучныя гукі сьпэнаў разьліваліся па ажыўленых вуліцах і завулках, давалі ведаць аб велічы сьвешнага сьвята.

1-га мая Пляц Волі патаву ў тысячнай масе дэманстрантаў. Прышлі таксама рабочыя саўгаспадарніці Забалотца за 7 вірэт і сьля-но Веравойшавскага сельсавету за

Урачыста адкрыты кааперацыйныя ясылі, зроблен выпуск курсаў агнятрывалага будаўніцтва, а ў Бялінічах адкрыта першая ў акрузе тэатральная першамайская арцель.

# На Асістроі

ВІДРЫЦА. 30 красавіка вечарам адбыўся ўрачысты сход рабочых, на якім прысутнічала каля 400 рабочых.

У гэты вечар рабочыя Асістрою прынялі шэфства над Улі артыстамі.

Вечар скончыўся кіно-сэвсам.

Назаўтра адбыўся парад асістроўскай нажардрукі. Парад прайшоў галоўны інжынер г. Алейніцаў. У гэты ж дзень была наладжана прагузка ў лес, у якой прымажа ўдзел больш 100 чал.

2-га мая ўвесь дзень дэманстраваліся дзіцячыя кіно-фізім, які наведвала больш 200 дзяцей вакольных вёсак.

Да свята была паднята на старыя фабрычныя коміны, які мае ў вышыню 36 саж., чырвоная зорка з электрычнай лямпачкай.

Урачысты адкрыццё пачаў для рабочых пры фабрыцы і выпуск школ маланісьменных і ліспунітаў.

# У Негарэлым

НЕГАРЭЛАК. 1 мая ў Негарэлае сабралася прыгранічнае вакольнае сьвята, якое прайшло ўдзел у сьвяткаваньні 1 мая разам з рабочымі арганізацыямі.

Пасьля дэманстрацыі адбылося ўрачыстае адкрыццё Негарэлаўскага вакзалу.

# Адкрыццё фабрыкі „Новы Днепр“

1 мая ў Рачыцы адбылося ўрачыстае адкрыццё запалкавай фабрыкі „Новы Днепр“. Фабрыка была пущана на ўсё машыны. На паладжаным мітынгу ад ураду БССР рабочых вітаў камісар унутраных спраў г. Сташэўскі.

Раніцою 29-га красавіка парад магазінам гатовае вопраткі ЦРК па Ленінскай вул. утварылася доўгая чарга. Ішлі, каб купіць новы гарнітур, шапку, рубашку, гумовасе паліто— адным словам, па абыццё.

— На выліздзень нічога ня купіў, цяпер на свята 1-га мая ўбраў дзядей, сабе зрабіў гарнітур і зараз хачу жонцы летняе паліто купіць.— апраўдвае свай стаяць у чарзе старэй Абрамаў.

30-га красавіка былі перанумэраваны ўсе калёніальныя, галантарэйныя і прадуктовыя магазіны ЦРК, мясныя крамы і ўсе рынкі— такога ажыцвяленьня ня было нават і перад выліздзень. Шмат таксама ўтаргавалі і магазіны Дзяржспірту.

— Менш за ўсё бяруць «горкую», — кажа прыказчык магазіну Вінгадзю на рагу Ленінскай і Савецкай вул. У гэты дзень падарогое віно, каўчак і інш.

У перадсвяточным вечары падрыхтоўка парадзілася ў кватэры. Я бачыў аднаго адказнага інструктара партыйнае ўстановы, які, закасаўшы рукавы, стаў на табурэтку і шчоткамі пчыра выціраў стол у кухні. Яго жонка мыла падлогу, выцірала шыль, правешывала адзему і г. д.

Ужо камсамольнае хадзеньнем з паходзімі адкрылі свята, а ў шмат якіх кватэрах лічэ адбыліся апошнія рыхтаваньні: мылі падлогу, мылі і дэста, палілі печы, няжы, варылі і г. д.

Я раніцою 1-га мая да пачатку дэманстрацыі прайшоўся па многіх рабочых кватэрах. Заходзіў да самых адсталых рабочых, але ўсёды адчуваўся свята, свята выглядала з розных куткоў кватэры. Нават ты, калі выліздзень нічога ня купіў, цяпер на свята 1-га мая ўбраў дзядей, сабе зрабіў гарнітур і зараз хачу жонцы летняе паліто купіць.— апраўдвае свай стаяць у чарзе старэй Абрамаў.

Ужо камсамольнае хадзеньнем з паходзімі адкрылі свята, а ў шмат якіх кватэрах лічэ адбыліся апошнія рыхтаваньні: мылі падлогу, мылі і дэста, палілі печы, няжы, варылі і г. д.

Я раніцою 1-га мая да пачатку дэманстрацыі прайшоўся па многіх рабочых кватэрах. Заходзіў да самых адсталых рабочых, але ўсёды адчуваўся свята, свята выглядала з розных куткоў кватэры. Нават ты, калі выліздзень нічога ня купіў, цяпер на свята 1-га мая ўбраў дзядей, сабе зрабіў гарнітур і зараз хачу жонцы летняе паліто купіць.— апраўдвае свай стаяць у чарзе старэй Абрамаў.

што нічэ модна чапляюцца за аджыўнымі рэлігійнымі святамі, які ў выліздзень парадзілі сьнагогі, вы і касьцёлы, да майскага сьвята прыбраліся і прыглядзіліся:

— Да выліздзень так не рыхтаваліся, — ськазаў мне стары дворнік нашага камунальнага дому.

1-га і 2-га мая ў шмат якіх рабочых кватэрах адбыліся таварыскія спатканьні знаёмых, прыходзілі адзін да другога ў наасобку і цэлымі сям'ямі, гутарылі, жартавалі, сьмяяліся закусвалі, пілівалі, сьпявалі— адным словам веселіліся.

Застольныя прамоўні зьмяніліся: пілі за здароўе міжнароднага пралетарыату, за перамогу сацыялізму, за ўзмацненьне магутнасьці Чырвонае арміі, насілаі працяжыці капіталізму, клялімі белы тэрор і г. д.

Л. К.

і наогул — ціба можа водаць стому гэты майскі дзень? Сівер.

Пад каханку выйшлі ўперад чырвонаармейцы і курсанты палкавое школы. Гарматыя стралы палілі па вайскавым, тэт-жа блізка, са сваймі сьцягамі стробнымі калянамі.

1-га мая ўвесь дзень дэманстраваліся дзіцячыя кіно-фізім, які наведвала больш 200 дзяцей вакольных вёсак.

Да свята была паднята на старыя фабрычныя коміны, які мае ў вышыню 36 саж., чырвоная зорка з электрычнай лямпачкай.

# Адкрыццё летняга саду

У першамайскі дні на заводзе „Пралетары“ ў Менску адбылося ўрачыстае адчыненне летняга саду пры заводзе для рабочых.

Асцярожна на ўсіх ськазах былі палітычна сямейнымі вечарамі.

2 мая дзень у горадзе на вуліцы адбылося ініцыятыўнае шэньне з беларускімі.

1-га мая ўвесь дзень дэманстраваліся дзіцячыя кіно-фізім, які наведвала больш 200 дзяцей вакольных вёсак.

Да свята была паднята на старыя фабрычныя коміны, які мае ў вышыню 36 саж., чырвоная зорка з электрычнай лямпачкай.

Урачысты мітынг адкрыў старшыня саюзу металістыч тав. Гурэвіч. З прывітанымі выступілі г. Кнорыш, Галадзед, Ісаев, рабочыя металісты і інш., якія зазначалі на значэньне клубу— культурнага ачага ў правадзеньні культурнае рэвалюцыі.

Першы каменны будынку былі закладзены тав. Кнорышым, Галадзедым і старэйшымі членамі саюзу металістыч. Пабудова клубу будзе закончана ў канцы 1929 году і будзе каштаваць 250.000 руб.

# ЗНАЁМАЕ ФАРЫСЭЙСТВА

(У сувязі з працэсам Грамады)

Апошнія выступленьні пана Бора ў «Кур'еры Віленскім» аб працэсе Грамады, а таксама жвавае напамінае, што ўзьнілася на гэтую тэму паміж «Кур'ерам», «Словам», «Работнікам» і «Газэтай Варшаўскай» і г. д., — парабілі вялікага гарнітуру ў польскай прэсе.

З цікавасьцю пачалі адносіцца да іх і ў нас, у Савецкай Беларусі. Як жа: польская палітыка ў адносінах да беларусаў на раздарожжы; яна мяняе свае адносіны да Грамады! Яна пачынае шукаць паразуменьня з беларусамі!

Мусім шчыра прызнацца, што мы ў першым момант награлі сурроць аб'ектыўнасьці і пачалі задумвацца над неспадзяваным зьявішчам. Было так спакусна падумаць, што вось, маўляў, — польская грамадзянская думка зразумела, урэшце, гатовоцькія адносіны сучаснае Польшчы да беларусаў і што апошнія могуць спадзявацца на нейкі зовы, чалавечы курс.

Але гэта бмь толькі момант. У наступную мінуту сьцюдзёны аналіз вярнуў нас да сапраўднасьці і зрабілася ясным, што працэс памі на зьмена курсу, не перагляд аднесі і нават не раздарожжа, — а стары, даволі выпрабаваны фарысэйскі спосаб лавіраваньня польскай палітыкі пры цяжкіх абставінах.

Няхай даруюць нам паны Боры і «іжэ з імі», — але мы ня верым шчырасьці іх выступленьня.

Можа гэта занадта прасталінейна, элементарна, мо', нават цынічна, — але мы ня можам згадзіцца і з тымі прычынамі, якімі хочудь яны яго растлумачыць.

Amicus Plato, sed veritas etc.

Спрабуем раскрыць дужкі.

Кожны рабочы глядач, разважаючы над праблемай польска-беларускіх адносін in abstracto, ніяк ня можа зразумець тае сьлепаты, з якой Польшча кідаецца на Заходнюю Беларусь з мэтай яе фізічнае вяржці. Колькі год, думае ён, — роўна сто год! — лепшыя польскія людзі даводзілі, што для Польшчы

лашне, Беларусь і наогул былое вялікае княства Літоўскае. І гістарычна, і эканамічна, і нацыянальна-культурна, і палітычна, як толькі хочаце, — яны давалі, што ня ма нічога больш натуральнага, як роўны саюз паміж Польшчай і Беларусью і самае блізкае іх сужывецтва.

Ня кажучы ўжо аб «залатым веку» разьвіцця гэтае ідэі, — калі яе даводзіў зьмяшчаны Лелюваль і ўся пляяда віленскай прафэсуры, — але нават у гады найцяжэйшага заняпаду польскіх нацыянальных аспірацыяў, у 70-я гады мінулага веку, польская мысль не забывалася аб гэтым. «Што датычыць мяне, пісаў у 1878 г. В. Лімановскі Міхалу Драгаманаву ў Жэневу, — дык прызнаюся, што, як палітэ, нарадзіўшыся сярод тутэйшай людзінскай, я шчыра хацеў-бы, каб унія, падпісаная калісьці ў Любліне праз вышэйшыя станы, была адноўлена нанова ў поўным пачынае самымі народамі».

За гэтую «пабратымчую» ідэю на працягу цэлых дзесяцігоддзяў, пачынаючы да другога паўстанья, клалі жыцьцё сваё ня толькі палітыкі, а нават і беларусы. Але што аб гэтым гаварыць, — гэта занадта добра вядома нават і пану Бору.

І вось — немагчымае сталася. З уніяй, ці без уніяй, але частка Беларусі (на імясць толькі частка!) апынулася разам з Польшчай. А на другі дзень пасля гэтага сталася тое, чаго, здавалася, ніяк быць не павіна было: Польшча пачала літаральна жэрці Заходнюю Беларусь з мясам і з косткамі.

Чаго тут не разумець і чаго тут дзівіцца? — спытаюцца людзі разнабай палітыкі. Гэта так натуральна: natio natio lupus est. Накуль Польшча была заняволена, яна пачыла рамантычныя канцэпцыі. А раз стала фактарам рэальнай палітыкі, ператварылася ў прыкладную буржуазную Рэч Паспалітую, — пачала ісьці шляхам сілы: хто слабей, таго душы.

Так, гэта натуральна, так было

# ЗНАЁМАЕ ФАРЫСЭЙСТВА

(У сувязі з працэсам Грамады)

так назаўсёды? І якую ролю адыгрывае пры гэтых умовах польская інтэлігенцыя, якая не-пе, ды і надыме голас пратэсту, пачынае аноў мерць рамантычным аршынам.

Вось у гэтым і тоіцца ўвесь сакрэт. Польская дэмакратычная інтэлігенцыя, ад імя якой хоча прамаўляць пан Бор, як і кожная інтэлігенцыя, мысьліць палавінчатымі формуламі. Ва ўмовах клясавай буржуазнай дзяржавы ў яе няма акрэсьлена-азначаных клясавых паводзін. Адзін час яна бывае захопленая пудоўнай марай аб «вялікай Польшчы», зная гэтак адказвае яе рамантычнаму пачуцьцю; другі раз, калі гэтал «вялікая Польшча», згодна закону капіталістычнага разьвіцця, па - воўчому шчырыць зубы і шорнае імі без разбору ўсё, што ляжыць на дарозе, — яна пачынае як-бы саромецца і пратэставаць: «панове, гэтак-жа нельга, гэта няпрыгожа, не дэмакратычна. Гэта, урэшце, няпрычыць нашым уласным інтарэсам».

Надобныя галасы якраз і раздаліся са шпальгаў «Кур'ера Віленскага», калі віленскі суд падрыхтаваў кулак, каб ударыць ім па галовах Тарашкевіча, Рак-Міхайлоўскага і іншых. Для «Кур'ера Віленскага», які хоча захаваць ягэлёўскія традыцыі, зрабілася вялікая па сабе, калі ён убачыў, што барацьба паміж Польшчай і Заходняй Беларусью абвастрылася на працэсе Грамады да неспадзяванага, і калі самы працэс абгаліў да шчынтну яго ўласныя традыцыі. Паном Бора зрабілася, маўляў, сорамна, калі яны ўбачылі, з якой бессаромнасьцю, пры ўсёй Эўропе, польскі дзяржаўны кулак б'е па твары безбаронных беларусаў.

Якая пана надобным лемантацыям? Калі яны робяцца шчыра, дык

# ЗНАЁМАЕ ФАРЫСЭЙСТВА

(У сувязі з працэсам Грамады)

не. Калі-ж у аснове іх ляжыць фарысэйства, дык нічога апрача агіды яны выклікаць ня могуць.

У апошнім мы і хочам наіпракнудць навоў «Кур'ера Віленскага». Калі-б усе гэтыя «дэмакраты» шчыра хацелі знайсці свой курс — «modus vivendi» з беларусамі, няўжо-ж на працягу васьмі год, што прайшлі ад часу захопу Заходняй Беларусі Польшчай, яны не маглі гэтага зрабіць? Няўжо для ўсёй т. зв. польскай «дэмакратычнай» грамадзянскай ня было магчымасьці на справе засьведчыць сваю салідарнасьць [хаця-б з беларускай нацыянальна-культурнай ідэяй? (аб ідэі палітычнай незалежнасьці Беларусі тут і гутаркі няма).

Была, — і не адзін раз. А што з гэтага выходзіла? Адна мана, адзін звод і ілжывае, агіднейшае фарысэйства. За ўвесь час польская так зв. «дэмакратыя» ні разу не адважылася пайсьці супроць «свай» Польшчы, калі гэтал «свай» Польшча, Польшча Пилсудскага і Мейштовіча, прадістаўлялася Заходняй Беларусі. Надобнай альтэрнатывы, — польскага і беларускага права, — яны нават і наставіць сабе не маглі. У лепшым выпадку яны толькі вешта мычалі на манер палламавай асьцілы, разводзілі рукамі і лемантавалі, — як гэта дзяржаўны розум Рэчы Паспалітай ня можа знайсці паразуменьня з беларусамі; Ягайла-ж з Ядвігай знайшлі.

Пилсудзкі, мастак па часьці палітычнай рамантыкі, дасканала выкарыстоўваў інтэлігенцкую зольнасьць лемантацыі і захадзеньняў. Прыпамытайце толькі, колькі было напісана прыгожых слоў, калі ён ішоў са сваімі легіянамі «вызваляць» Беларусь. Гэта было занадта нядаўна, пане Бор, каб мы маглі аб гэтым забыцца.

# ЗНАЁМАЕ ФАРЫСЭЙСТВА

(У сувязі з працэсам Грамады)

Пилсудскаму, каб без памехі рабіць сваю бесасердую справу, — граміць Беларусь агнём і мячом. Рамантыка слоў была для яго тым гашишом, тым «атрутным газам», якімі, па трапным выразе пана Вацлава Студніцкага, «Польшча дурьыла галовы ня толькі сваім суседзям, але і цэлай Эўропе».

Усе абцяпаньні «фэдаралізму», унітарных і фэдаральных саюзаў на швейцарскі або янчэцкі ўзор, якімі сьпынала тады польская навука і публіцыстыка, — чым яны былі, як не заславой сапраўдных мэт польскага імперыялізму? Няаручна казаць, але гэта факт: усе шаны дэмакраты, прафэсары Кутржэбы, Буякі, Сьвяхоўскія, Камянецкія і г. д., пісаўшы на гэтыя тэмы, зьдзіляліся тады звычайнымі цапкымі ў руках Пилсудскага і былі кіраваны да адной мэты — абмануць беларусаў, замазаць ім вочы.

І чым больш адбываўся пагром Беларусі польскімі легіянамі, — тым з большай помнай выдаваліся ў 19—20 г. г. адозвы аб «пабратымстве», пісаліся вучоныя трактаты, высюуваліся аўтарытэты. Абавязкова трэба было стварыць уражаньне, што вайсковы пагром Беларусі адно, што гэта толькі сумная часова яўніквінасьць, а думка і жаданьні прадстаўнівоў польскай грамадзянскай, навукі і публіцыстыкі — другое, і што гэтае «другое» і ёсьць сапраўднасьць, у якую беларусы павіны верыць.

Цяпер, пры канцы працэсу Грамады, пры параўнаўча аднолькавых абставінах, Пилсудзкі спрабуе нанова разыграць стары фарс.

Над Грамадой, над лепшымі прадстаўніцамі Заходняй Беларусі ўзняты катаржны прысуд. Яны будуць кінуты ў турму, — і вельмі жорстка, каб расправіцца з імі назаўсёды. Але ў беларускай сьведомасьці не павіна стварацца ўражаньне, быццам гэта можа быць аб гэтым забыцца.

# ЗНАЁМАЕ ФАРЫСЭЙСТВА

(У сувязі з працэсам Грамады)

Польшчай і Беларусью спалены, быццам у Польшчы беларусам ужо нічога не застаюся шукаць. Пилсудскаму трэба стварыць «уражаньне» ў полах беларусы працоўных мас і ён выпуськае Бора, які пататычна лемантуе. «Няпраўда, — у Польшчы ня памерлі яшчэ традыцыі «роўнасьці і волявасьці». Хоць дзяржаўны польскі суд і робіць сваю справу, — але гэта толькі фармальна-юрыдычная абавязковасьць, работа дзяржаўнай машыны. Апрача польскае дзяржаўнае машыны, якая судзіць па параграфу, ёсьць польская дэмакратыя, якая судзіць па сваім сумленьні. Яна павіна апраўдаць Тарашкевіча і Рак-Міхайлоўскага, якія калісьці змагаліся разам з Польшчай супроць царызму».

Старая, пане Бора, ваша песня, — старая і фальшывая. Хто ня ведае, што ваш «Кур'ер» — падсобны орган маршалка Пилсудскага і што ён заўсёды верна служыў яго плянам? Вашае дэпераншае выступленьне — чарговая заслона гэтых экстарэмітэтных, фашыстаўскіх плянаў. Таксама, як прафэсары Кутржэбы і Сьвяхоўскія прыпраўлялі пагром Беларусі ў 1920 годзе літаратурай аб двух і трох кантаінальнай сыстэме, — таксама вы дзнер прыпраўляеце пагром Грамады лемантацыямі аб «памылках» польскае палітыкі на вярсах. Сваімі жалюгоднымі выступленьнямі вы хочаце захаваць спрод беларусаў ходь кроплю надзеі, што, маўляў, паміж польскай афіцыйнай уладай і польскай дэмакратыяй ёсьць вялікая разьбегнасьць, што на гэтую разьбегнасьць беларусы могуць рабіць яшчэ стаўку і ня рваць канчаткова з польскай дзяржаўнасьцю.

А можа вы чаго не падзялілі з панам Мейштовічам? Можа хочаце адыграцца ў інтрыгах супроць яго ўсё на тых-жа пакутных беларусах? Хто нас ведае! Адно можна сказаць, — нам піхто не на верыць, апрача Паўлюкевіча. Ды і той на верыць вам, калі атрымае з гары аднаведны загад.

Будзь яшчэ адно тлумачэньне: калі выліздзень нічога ня купіў, цяпер на свята 1-га мая ўбраў дзядей, сабе зрабіў гарнітур і зараз хачу жонцы летняе паліто купіць.— апраўдвае свай стаяць у чарзе старэй Абрамаў.

# ЗНАЁМАЕ ФАРЫСЭЙСТВА

(У сувязі з працэсам Грамады)

выступленьням пана Бора і К-о. Працэс Грамады ў праўнай пастаноўцы праваліўся. Камі-б у Польскай Рэчы Паспалітай былі незалежным судзьдзі, — яны павіны былі-б апраўдаць падушных на аснове закону. Аднак, апраўдаць грамадаўцаў на гэтай падставе, што за імі няма юрыдычнай віны, для польскай палітыкі роўназначна публічнаму асьмільленьню. І таму яна шукае аргументаў маральнага і палітычнага характару: грамадаўцаў трэба апраўдаць, а яшчэ лепш — аніштаваць таму, што гэтага вымагае маральны доўг Польшчы прад Беларусью, гэтага вымагае інтарэс польскай палітыкі на Ўсходзе.

Так аргументуе пан Бор, — і дыпматычна пры гэтым адзіляе «козліц от овец», — павадыроў ад рэшты падушных. А мо', думае, кляпе і гэтал чарговае правакацыя.

Аднак і гэты ваш ход, пане Бор, шыты заплата белымі ніткамі, каб зьбіць каго-небудзь спанталіку. Грамада на тое і грамада, што ў ёй адзін стаіць за ўсіх і ўсе за аднаго. Згуляць на «падзе» яе і «памілаваньні» нахлебнікам Пилсудскага ня ўдасца.

Што датычыць польскай інтэлігенцыі, дык перад ёю стаіць дзёне магчымасьці: або ісьці з Пилсудзім і будаваць «вялікую Польшчу» навоў, магнатаў і капіталістыч на крыві беларусаў; або ісьці супроць Пилсудскага, будаваць новую рабэтычна-спільную Польшчу, і знайсці ядэна шуканы саюз з беларускімі працоўнымі масамі ў сапраўдным працоўным братэрстве.

Паны Боры і К-о першым шляхам ісьці ня могуць. Ад дзіліцтва яны атручаны гэтай атрутай, якую дыхае сучасная Польшча, — атрутай косядзюўска-панскага шавінізму.

Але апрача панаў Бораў у Польшчы, мы ведаем! — ёсьць таварышы Барыкі, тыя, аб якіх пісаў пры канцы Жэрэмскі ў сваім «Прадвесьні». Гэтыя жывуць разам з грамадаўцамі, — яны не спэкулююць на цярпеннях беларускіх працоўных мас. А.



гаспадарчы практыкум і паставоў на працы ў падрыхтоўцы на даду. У працы канферэнцыі прыме ўдзел да 40 чал.

### Акруговая канферэнцыя рабочых-будуўнікоў

Сёння ў Менску адкрылася чацвёртая круговая канферэнцыя рабочых-будуўнікоў, у якой будуць удзельнічаць 50-55 дэлегатаў. На парадку дня — справы ЦК саюза, дзяклад акруговага камітэта аб выніках і перспектывах будаўніцтва на Менскай акрузе і дзяклад працы на канферэнцыі маставіка ЦК саюза.

вае асталяванне, вырабленне пласты, якія ляжа накладны выдаткі. Янасьць абутку Менскай фабрыкі прызвана ніжэй сярэдняй, прадукцыя янасьць працы параўнальна вельмі высокая. Дасягнутае фабрыкай за 1926-27 год вышэйшае сабытковае жыццё абутку.

У сабе-жэ і ў гэтым годзе. Так, сабытковае жаночага абутку дасягну ў 1925-26 г. 8 р. 57 к., пры сабытковае такога-ж абутку (з трыма апаўка) на фабрыцы «Сварэход» у 7 р. 09 к.

ла з Менска ад Цэнтральнага саюгу таварыства. Каліжніца адраў т. Барсукова аб міжнародным і ўнутраным становішчы СССР.

### 83.000 руб. на дапамогу бяспрытульным

Цэнтральная камісія пры прэзідыуме ЦВК СССР выдзеліла з фонду імя Леніна 83.000 руб. на дапамогу бяспрытульным дзецям у БССР.

У Менску ад Цэнтральнага саюгу таварыства. Каліжніца адраў т. Барсукова аб міжнародным і ўнутраным становішчы СССР.

### Усебеларуская нарада пажарных працаўнікоў

8-га мая ў Менску склікаецца ўсебеларуская нарада пажарных працаўнікоў Беларусі. На нараду прыедуць інспектары і начальнікі пажарна-аховы гарадоў і прадпрыемстваў. У нарадку для нарады — атамнішча пажарна-аховы БССР і ахова на фабрыках і прадпрыемствах. На нараду мае прыбыць да 25 чал.

У Менску ад Цэнтральнага саюгу таварыства. Каліжніца адраў т. Барсукова аб міжнародным і ўнутраным становішчы СССР.

### Віднашчасны выпадак

Рабочы бойні Каз, выхадзячы з кватэры (Плях Волі 1-4) упаў з усходаў 3-га паверку і забіўся на сьмерць. Выкрыцьцё пакражы. Крым-вышук выкрыў паіражу рэчаў, зробленую праз узлом у гр-на Гурвіча (Кастрычнікава вул., 17). Па гэтай справе затрыманы прафэсіянальны зладзеі Кулакоў і Жолудзеў, якія неаднокраць праходзілі кримвышум.

У Менску ад Цэнтральнага саюгу таварыства. Каліжніца адраў т. Барсукова аб міжнародным і ўнутраным становішчы СССР.

### Выпуск лікпунктоў

7-га мая ў клубе камунальнікаў адбудзецца выпуск ліквідаваўшых сваю няписьменнасьць членаў саюзу камунальнікаў. Усяго будзе выпушчана да 60 чал.

### Вымова за невыкананьне дырэктывы па самаабнаўленьні

За нядбайна адносіны да выкананьня дырэктывы па самаабнаўленьні прэзідыумам акруговаму зброўнаму старшынні раённаму Бярэзінскага, Барысаўскага і Грэчскага.

### Акруговая канферэнцыя МОНР'у

5 мая, з 6-й гадзіны вечары, у памяшканні Дому Асветы адкрылася ў акруговай канферэнцыі МОНР'у Менскае акругі.

На канферэнцыі прыехаў прадстаўнік Выканкому МОНР'у тов. О. ФРАНКЕ, адлі з заснавальнікаў нямецкага спартаўскага саюзу, іменні рэдакцыянер у 1892 г., які перадаць пазарунак МОНР'у БССР ад нямецкай секцыі МОНР'у.

Магдэты і ўваходныя білеты выхадзя ў райкомах ад 7 да 9 гадзіны вечары.

### Паведамленьні

АПА ЦК КП(б)Б паведамляе, што заявы аб камандыраванні на вучобу ў Камуністчны у-т Нацменшасьцяй Захаду (яўрэйскі, латыскі, польскі і літоўскі сектары) будуць разглядацца ў адборачнай камісіі пры АПА ЦК КП(б)Б 9 мая г. г. ад 11 г. раніцы, і якому тэрміну падаўшым заявы трэба зьявіцца ў АПА, маючы пры сабе засьведчаныя анкетны, калі гэтыя яшчэ не дасланы ў АПА і погляд парткому КП(б)Б адносна пасьлікі іх на вучобу.

З прычыны яшчэ недастатковай колькасьці паданых заяў, асабліва на польскі, латыскі і літоўскі сектары, АПА працягвае прыём гэтых на увесь час да пачатку работы адборачнай камісіі — 9 мая.

Заг. АПА ЦК КП(б)Б Абрамчук. Сакратар Х. Касавіч.

### Кніжная паліца

Рэдакцыя атрымала для водзьму наступныя кнігі выданьня БДВ—1928 г. 1. М. М. Галадзе. Даклад на II сесіі ЦВК БССР—VIII скаркальна. Становішча і перспектывы разьвіцьця народнай гаспадаркі БССР. 2. Першы дзень у дзіцячым садзе, чытанка для дзяцей п. 45 к. 3. Птушыная сталюка. Переклад А. Савенка, малюнкі А. Тычыны, казка, п. 45 к. 4. А. В. Надзьвецкі. Зямельны вучастак пры школе. Стар. 70, п. 50 к.

У Менску ад Цэнтральнага саюгу таварыства. Каліжніца адраў т. Барсукова аб міжнародным і ўнутраным становішчы СССР.

### Удзел фізкультурнікаў у сьвяце 1-га мая

У першамайскай дэманстрацыі ў калёне фізкультурнікаў прымалі ўдзел да 1000 чалавек, арганізаваныя ў рабочыя гурткі, 600 чал. з гурткаў школ і тэхнікумаў і да 120 вэльсыпедыстаў.

### Адкрыцьцё спартыўнае пляцоўкі ў садзе „Прафінтэри“

Гэтымі днямі заканчваецца ачыстка і абсталяваньне спартыўнае пляцоўкі ў садзе „Прафінтэри“. Заняткі гурткаў на пляцоўцы пачаліся 1-га мая. Абсталявана тры баскетбольныя полі, адно гандбольнае і адно футбольнае. На пляцоўцы будуюць адбывацца заняткі ў наступных секцыях: лёгкае атлетыка, гімнастыка, гульняў, цяжару і барбы.

Пры пляцоўцы ў павільёне будзе адкрыт санасветны куток. Упяршыню ў гэтым годзе на пляцоўцы будуць зроблены месцы для глядачоў, якія да гэтага часу прымушаны былі стаяць.

### Курсы першае дапамогі для фізкультурнікаў

Діраховы здароўя арганізавалі паўтарамесячныя курсы па аказанні першае дапамогі фізкультурнікам. На курсы будзе прынята да 60 чал.—па 1 чал. ад групы.

### Адкрыцьцё воднай грэбнай станцыі

У Нова-Барысаве, на Бярэзіне будзеца водная грэбная станцыя. На станцыі абсталяваны месцы для навучаньня плаваньню, для гульняў у ватар-полло. На станцыі будуць сканцэнтраваны грэбныя шлюпки для навучаньня грэбнаму спорту. Станцыя зможа прапусьчаць у дзень да 400 чал.

### Аб'яднаньне вэльсыпедыстаў-фізкультурнікаў

Акруговы савет фізкультуры арганізуе ў гэтым годзе вэльсыпедыстаў пры ўсіх фізкультурных гуртках саюзу. Запіс вэльсыпедыстаў ужо пачаўся.

КЛУБ ІМЯ К. МАРКСА. У пятніцу, 4 мая, у вялікай залі кіно—„Напту“.

Пачатак 1-га сьезу а 8 гадз., 2-га а 10 гадз. вечары. Выкажэцца 3-я група хружыма парадку.

А 9 гадз. вечары разьвіцьця настаўнікі „9-я жонка Чудіна“.

Адказны рэдактар Я. АСЬЧОЎ

## Тэатр і кіно

### МІНГОСТЕАТР

Гастроли Ленингр. оперы им. засл. арт. П. П. ГАЙДЕБУРОВА и Н. Ф. СКАРСКОЙ театра

Вторник, 8 мая — БЕТХОВЕН — Жужмор.  
Среда, 9 мая — ВОЛЧЬЯ НОЧЬ — Ж. Тулуз.  
Четверг, 10 мая — ГАМЛЕТ — В. Шекспир.  
Пятница, 11 мая — ЕЛЕНА ТОЛПИНА — Д. Шеглов.  
Суббота, 12 мая — ФИЛИПП II — Эм. Верхарн.  
Воскресенье, 13 мая — КЛАД ДВОРЯНИНА СОБАХИНА — Архивов.  
Глав. режис. засл. арт. П. П. Гайдебуров.  
Начало спектаклей в 8 ч. в.  
Управ. Р. О. Уманский.

### Кино-театр

## „БУЛАТ БАТЫР“

2 филмы у аказі сьваіх  
„КАМІЛЯ“ у 8 часьцях  
„КІРМЯШ“ у 6 часьцях

### Кино

## „КРУГ“

Пачатак сьваіх у, а 7 г., 8 г. 20 м., 9 г. 40 м. і 11 гадз. вечары.  
Кіно асацыяцыя „Звезда“

### Кино

## „Чорны Слуп“

Бытавы филм Драма ў 7 часьцях.

## ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ

БУХГАЛТЕРИИ, КАЛЬКУЛЯЦИИ И СТАТИСТИКИ

ПРИ Ц К С Б  
Продолжительность курса — 8 МЕСЯЦЕВ.  
Поступать на курсы можно в любой месяц года.  
Принимаются лица с образованием не ниже 4 гр. семилетки.  
ОКОНЧИВШИМ КУРСЫ ВЫДАЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА.  
Плата за первый месяц 5 руб., а за остальные по 4 руб. в месяц.  
ВНОСИТСЯ В НАЧАЛЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВПЕРЕД по адресу: Минск, Всекобанк, тел. счет № 682.  
Подробн. условия выслаются за 2 письма (только за марку). С запросами обращаться: Минск, Всекобанк, заочным курсам.

## АДПУСКНИКИ!

Паведамляйце у аддзел падпіскі газэты „Зьвязда“  
**ВАШ НОВЫ АДРАС.**  
Вам будзе пасьляца газ. „Зьвязда“ па месцы знаходжаньня ў водпуску  
**БЕЗ АСОБНАЙ ДАПЛАТЫ.**

## Прадаўжаецца прыём падпіскі НА МАЙ

# ЗВЯЗДА

Умовы падпіскі: на 1 м-ц — 90 кап. | на 6 м-цаў — 5 руб. —  
„ 3 „ 2 р. 60 кап. | „ год — 9 „ 75 к.

Газэта „Зьвязда“ дае гэтым падпісчыкам дадатнае часопісь „БЕЛАРУСІ“ за 15 кап. на месяц (замест 25 кап.).

У МЕНСКУ: галоўнай к-рай газ. „Зьвязда“ — Савенка, № 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81, штодзёна ад 9—3 гадз., улоўнаважанымі газовай канторы і разпосчыкам газэты.

У ПРАВІНЦЫ: аглядаюцца выданьнямі выдвеццаў „Івестыя“ і „Правда“, аддзяленьні Беларускага ўлоўнаважанымі галоўнай канторы і ўсімі паштова-тэлеграфнымі кантогамі.

**Зубная паста „КАЛОДОНТ“**

охраняйте зорко фронт-полость рта и зубы  
покупайте „калодонт“ с маркой „АКО“ тубы

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ И ДРУГ.

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА „ГАЛЕН-МОСКВА“ МОСКВА  
УЛ. ГЕРЦЕНА 5, Отд. 10

### Сеньніцкі сельсавет

вынімае на 9 мая г. г. а 10 гадз. раніцы гр-н Гарышавіч Вольгу Міхайлаўну (в. Бабозаўшчына, Сеньніцкі сельсавет) і Нацноўскага Рыгора Міхайлава (з гор. Менску, Кладбічанска вул., № 11, я. 1), па справе аб скасаванні шлюбу.

### ПЛОДОВОДЫ

прыглашаюцца для занятка шатных абавязкаў спецыялістаў з Округных саюзах с.-х. коопэрацыі.  
От кандыдатаў трэба будзе прадставіць стам по зьгоўвак аблос для рэалізацыі, зьявіць садовай культуры по уходу за садкамі і мелатэліна зна коство с простейшымі выданьня тэхнічнае пеработы плодое.  
Условия по соглашению.  
Предложения адресовать: Белорусский, Минск, Советская, 46.

## ПА СПРАВАХ падпіскі і абвестак звянец па тэлефону 7-81

Кшт публікацыі аб згубе аднаго дакумэнту 50 кап.